

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ВЫКАЗАЎ СПАЧУВАННІ Ў СВЯЗІ З ГІБЕЛЛЮ ЛЮДЗЕЙ У АВІЯКАТАСТРОФЕ Ў ЧЫЛІ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сьбе асабіста выказаў спачуванні Прэзідэнту Чылі Мігелю Хуану Себасьянгу Піньеру Эчэніке, родным і бліжнім загінулым у выніку авіякатастрофы ў раёне архіпелага Хуан-Фернандэс.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Формула грамадскага дыялогу

Блізкая ўлада

Магілёўскія аблвыканкам прааналізаваў, як у рэгіёне працуюць са зваротамі грамадзян.

Паводле вынікаў за сёлётнае паўгоддзе, колькасць зваротаў у выканаўчыя органы рэгіёна скарацілася на 15%. У тым ліку паўторных і калектывных — прыкладна на трэць.

— Хачу прапанаваць вам, паважаныя кіраўнікі, адну няхотрую формулу, — звярнуўся да ўдзельнікаў пасяджэння старшыня Магілёўскага аблвыканкама Пётр РУДНІК. — Аператыўнае рэагаванне з боку выканаўчай ўлады на пытанні насельніцтва раёнаўска сацыяльна-палітычнаму спакою ў рэгіёне плюс станоўчы імідж чыноўніка. Вось па такой формуле, у такім стылі і трэба працаваць.

Кіраўнік вобласці падкрэсліў, што ні адна сфера жыцця і ні адно пытанне людзей не павіны застацца без увагі ўлады. Асноўная частка зваротаў, які ранаей, датычыцца жыллёва-камунальнай гаспадаркі, але такіх скаргаў стала ўсё ж такі менш. Як і пытанняў наконт працы і заробку, аховы здароўя, адукацыі, сацыяльнага забеспячэння, хоць яны па-ранейшаму застаюцца актуальнымі.

Затое сёлёта людзі часцей сталі звяртацца са скаргамі, якія датычыцца арганізацыі гандлю, работы транспарту, падтрымкі прадпрыемстваў і рэвізіі асабістых падсобных гаспадарак.

— Здавалася б, людзей павінен непакоіць рост цэн на тавары, — адзначыў начальнік аддзела па працы са зваротамі грамадзян Магілёўскага аблвыканкама Мікалай Асіпенка. — Але не. З 263 зваротаў у выкананні пытанні знаўстварэння падмінала толькі ў 9-ці.

Разам з тым, пра недавальнічае гандлёвае абслугованне, грубасць і аблічыванні паведамляецца ў 40 зваротах, а гэта ўжо 15%. Пётр Руднік лічыць, што самы дзейсны спосаб барацьбы з грубасцю прадаўцоў — залежнасць іх заробку ад колькасці прададзеных людзям тавараў.

Людзі таксама сталі больш скардзіцца на работу транспарту: іх не задавальняюць графікі аўтобусаў руху, яны просяць аб адрыццях новых маршрутаў альбо аднаўленне старых. Кіраўніцтва вобласці вырашыла, што цяпер пачыні закрываць маршруты грамадскага транспарту будучь разглядацца на выкананках, каб не было ў гэтай сферы ніякага свавольства.

Кожны чацвёрты зварот па сельскай гаспадарцы датычыцца праблем асабістых падсобных гаспадарак. Сярод асноўных: вызначэнне тлустасці малака, выдзеленне і якасць пашу, набыццё ўгнаенняў і камбікорму. Каб аператыўна вырашаць такія пытанні, цяпер штомесяць у камітэце па сельскай гаспадарцы і харчаванні аблвыканкама будучь праводзіцца прамыя тэлефонныя лініі, менавіта для падтрымкі асабістых падсобных гаспадарак.

Пётр Руднік таксама даручыў у лічаныя дні разабрацца са жнівом на прыватных надзелах: няўвага тут недапушчальная. Налета Горкі будучь прымаць фестываль «Дажнінкі», і вобласць проста абавязана прадэманстравачь краіне дасягненні сельскай гаспадаркі, у тым ліку і ў прыватным сектары.

Сельская гаспадарка з'яўляецца якраз той галіной, дзе сёння не хапае добра падрыхтаваных кадраў. Кадрывы галаду — увогуле актуальнае пытанне на парадку дня. У рэгіёне працуюць інжынеры, наставнікі, розныя аграрныя работнікі. Органам кіравання таксама неабходны прыток «свежай крыві», лічыць старшыня аблвыканкама. Ён мяркуе, што не трэба бацца ставіць моладзь у рэзерв і вучыць, а ратацую кадраў неабходна праводзіць кожныя пяць гадоў. Такіх і вынікі працы будучь лепшыя, падкрэсліў Пётр Руднік.

Таксама на пасяджэнні Магілёўскага аблвыканкама прагучаў зварот да работнікаў гандлю і аргануа ўнутраных спраў. Пётр Руднік заатрабаваў вярнуць у крамы мяса і ўвогуле не дапусціць, каб там была хоць адна пустая паліца. І яшчэ: каля абменных пунктаў не павіна застацца валютчыка.

Ілона ІВАНОВА.

Кватэрнае пытанне

МАЕШ ПАТРЭБУ? ДАКАЖЫ...

Летась мы прайшлі зверку чаргі на жыллё з прадстаўленнем усіх дакументаў, якія пацвярджаюць патрэбу ў паліпашні жыллёвых умоў. Наступная зверка, як нам казалі, пачнецца праз 5 гадоў...

Надаўна пачалі, што прыняты новы Указ, якім вызначаны больш жорсткія меры для пастаноўкі на кватэрны ўлік у Мінскім раёне, у тым ліку і па звароты чаргі. Ці распаўсюджваецца яго дзеянне на іншыя рэгіёны?

Л. ШЧАРБАКОЎ, г. Мазыр.

Сапраўды, Указам кіраўніка дзяржавы ад 9 жніўня 2011 г. № 346 (увайшоў у сілу з 10 жніўня 2011 г.) унесены наступныя змяненні і дапаўненні ў ацверджанае Указам ад 29 лістапада 2005 г. № 565 Палажэнне аб парадку ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паліпашні жыллёвых умоў, выдзялення жылля паміжканнаў дзяржаўнага жыллёвага фонду.

Значная частка ўнесёных змяненняў і дапаўненняў датычыцца парадку ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паліпашні жыллёвых умоў у г. Мінску.

Змяненна, у прыватнасці, так званая «ўліковая норма». З 10 жніўня 2011 г. асобамі, якія маюць патрэбу ў паліпашні жыллёвых умоў у сталіцы, прызнаюцца грамадзяне, забяспечаныя агульнай плошчай жыллага паміжканна менш чым 10 кв. метраў на аднаго чалавека (раней дзейнічала норма — менш за 15 кв. метраў). Уведзены і шэраг іншых абмежаванняў пры пастаноўцы на кватэрны ўлік у Мінску.

Разам з тым, значныя карэкцыі ўнесены Указам № 346 і ў іншыя нормы, што рэгламентуюць агульны парадку ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паліпашні жыллёвых умоў, для ўсіх населеных пунктаў рэспублікі. У прыватнасці, згодна з унесенымі змяненнямі ў пункты 28 і 29 названага Палажэння, удакладненне (зверка) у вызначаным парадку з 1 лютага да 1 мая звестак, якія з'яўляюцца падставой для захавання права грамадзян стаць на ўлік асоб, што маюць патрэбу ў паліпашні жыллёвых умоў, павіна ажыццяўляцца не па заканчэнні 5 гадоў з даты пастаноўкі гэтага грамадзяніна на ўлік адна раз у 5 гадоў, а штогод.

Віктар САВІЦКІ.

У БЕЛАРУСІ ПАВЯЛІЧАНЫ ЦЭНЫ НА ПРЫРОДНЫ ГАЗ І ТАРЫФЫ НА ЦЕПЛАВУ ЭНЕРГІЮ ДЛЯ НЕКАТОРЫХ КАТЭГОРЫЙ СПАЖЫЦОЎ

У Беларусі павялічаны цэны на прыродны газ і тарыфы на цеплавую энергію для некаторых катэгорый спажыццоў. Аб гэтым паведамлілі БЕЛТА ў адзеле сувязяў з грамадскасцю Міністэрства эканомікі.

Расходні зацверджаны пастановай Міністэрства эканомікі ад 16 жніўня 2011 года № 132 «Аб зацвярджэнні тарыфаў на цеплавую энергію, якая адпужаецца рэспубліканскімі ўнітарнымі прадпрыемствамі электраэнергетыкі дзяржаўнага вытворчага аб'яднання электраэнергетыкі «Белэнерга» для катэгорый арганізацыі, устаўноўліваемых на ўзроўні тарыфаў на цеплавую энергію для насельніцтва і пастановай Міністэрства эканомікі ад 22 жніўня 2011 года № 136 «Аб унесены змяненні ў пастанову Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь ад 30 снежня 2010 года № 195».

Каментуючы гэтыя дакументы, у Мінэканомікі нагадалі, што Савет Міністраў прыняў пастанову ад 29 ліпеня 2011 года № 1031, у адпаведнасці з якой з 1 жніўня павялічаны на 10 працэнтаў цэны на прыродны газ і цеплавую энергію для насельніцтва пры аплата камунальных паслуг. Некаторыя арганізацыі, напрыклад бальніцы, дзіцячыя сады і іншыя, плаціць за прыродны газ і цеплавую энергію на тых жа цэнах і тарыфах, што і насельніцтва.

Для прывядзення ў адпаведнасць разлікаў за спажытыя прыродны газ і цеплавую энергію такімі арганізацыямі Міністэрствам эканомікі прынята рашэнне аб павелічэнні цэн на прыродны газ і тарыфаў на цеплавую энергію некаторым катэгорыям спажыццоў з 1 жніўня 2011 года аналагічна росту цэн на прыродны газ і тарыфаў на цеплавую энергію для насельніцтва.

Гэтыя рашэнні і змешчаны ў пастановах Міністэрства эканомікі ад 16 жніўня 2011 года № 132 і ад 22 жніўня № 136. Пакальні разлікі за спажыты ў жніўні прыродны газ і цеплавую энергію спажыццоў будучь ажыццяўляць у верасні, пастановы ўступаюць у сілу з 1 жніўня 2011 года.

Калектыву «Звязды» выказвае шчырыя спачуванні сваёй супрацоўніцы Святлане Цімафееўне Самулевіч з выпадку напатакушага яе вялікага Гіра — смерці МАЦІ.

МЕДЫКІ АБ'ЯВІЛІ ВАЙНУ САМАЛЯЧЭННЮ. ТОЛЬКІ ПАЦЫЕНТАМ АБ ГЭТЫМ ПАВЕДАМІЦЬ ЗАБЫЛІСЯ...

ІНФАРМАЦЫЯ аб тым, што Міністэрства аховы здароўя ўзяло больш жорсткі парадак безрэцэптурнага водпуску лекаў, стаў для многіх беларусаў непрыемнай нечаканасцю. Прычым непрыемны «сюрпрыз» чакаў усіх у аптэцы, калі на звычайную просьбу прадаць ім сродак ад павышанага ціску ці што-небудзь сардэчнае людзі чулі ў адказ ад фармацэўтаў: «А рэцэпт у вас ёсць? Прабачце, у такім выпадку нічым дапамагчы вам не можам...»

Мне таксама давялося наведваць у мінулыя выхадня аптэку ў невялічкім пасёлку пад Мінскам. І на маю просьбу прадаць мне зналапрыл і німесулід аптэкара пацвярдылі: «А рэцэпт у вас, вядома ж, няма?! «Вядома, няма», — шыфра адказала я. Цяжка ўздыхнушы, работніца аптэкі мне усё ж такі ледзь прадала, патлумачыўшы, што ў пасёлку ўсё больш-менш адзін аднаго ведаюць, а таму значна меншая пагроза «наравацца» на каго-небудзь з кантралёраў. А вось у сталіцы ніхто не рызыкне адпусціць ляркаства без рэцэпта ўрача пад страхам застацца ўвогуле без працы. Маё пытанне, з чым гэта звязана (было нейкае дадаковае распараджэнне Міністэрства аховы здароўя, рэкамендацыя, загад ці нейкая папера) адказаў я не атрымала. Цікавалася я таксама і ў мінскіх аптэках, чым выклікана строгае выкананне пераліку рэцэптурнага водпуску лекаў. Пералік гэты існаваў заўсёды, аднак у аптэках, як правіла, усё заплюшчвалі на яго вочы. У тым ліку і ў аптэках дзяржаўнай формы ўласнасці, а ў камерцыйных аптэках і ўвогуле праігнараваць гэты пералік цяжкасці не ўяўляла. Калі сёлета ў мяне давялося ўпершыню за многія гады звярнуцца ў аптэку па антыбіётык, асабіста я не верыла, што мне яго прададуць без рэцэпта. Пайшла, так бы мовіць, наудачу, але мне яго не толькі прадалі, а і выклікалі на аптэчны прылавак багаты асартымэнт розных вытворцаў: маўляў, вам больш таныя айчыныя прапарат ці замежны, але больш дарагі? Аднак і ў мінскіх аптэках мне не змаглі даць вычарпальны адказ, чаму менавіта цяпер міністэрства вырашыла навесці парадак з рэцэптурным водпускам лекаў, бо апошня рэдакцыя безрэцэптурнага пераліку лекаў зацвярджалася яшчэ ў 2010 годзе. Затое работнікі аптэч ка скарце разказвалі, што спачувалі ўсім сваім наведальнікам. Бо як ж можна патлумачыць чалавеку, у якога астма ці проста рэзка сжокуў артарыяльны ціск, што яму трэба тэрмінова бегчы ў паліклініку? Слова «тэрмінова», як вядома, не мае ніякага дачынення да нашых паліклінік, дзе трэба прыкласці шмат намаганняў, каб узяць да ўрача талон, бо без папярэдняга запісу можна ўвесці прыёмнік час прасядзець каля дзвярэй кабінета, але так і не трапіць на прыём.

А як цяжка бымае адмовіць пажылому чалавеку! Сярод фармацэўтычных работнікаў распаўсюджваюцца хваляўныя прытэ пра тое, што ў чарзе можа аказацца хто-небудзь з фармацэўтычнай інспекцыі ці іншага кантрольнага органа. Наведальнікі можа біцца ў історыічы, а калі яму ўсё ж такі прадасць без рэцэпта прапарат, той дастае сваё супрабаве пасведчанне. Маўляў, парушаеце правілы... Між іншым, за водпуск рэцэптурнага прапарата без рэцэпта ўрача прадугледжаны строгія санцыі — аж да пазбавлення ліцэнзіі на фармацэўтычную дзейнасць.

І ўсё ж такі асабіста ў мяне пытанні да галоўнага медыцынскага ведамства засталіся. Галоўнае з іх, чаму ніхто з прадстаўнікоў Міністэрства аховы здароўя не палічыў патрэбным растлумачыць насельніцтву сэнс такіх непалупярных мер? Асабліва з улікам таго, што беларусы і так па колькасці наведваюць паліклініку на аднаго чалавека ў год уваходзяць у сусветныя лідыры... Няма ніякіх афіцыйных тлумачэнняў на сайце галоўнага медыцынскага ведамства. Афіцыйны каментарый у Міністэрстве аховы здароўя журналістам таксама атрымач не магчыма... А неафіцыйна строга водпуску рэцэптурных прапаратаў тлумачыць барышчы з самаліччэннем. Маўляў, дзякуючы шматлікім публікацыям і перадачам па радыё і тэлебачанні, рэкламе і інтэрнэце самаліччэнне пераўтварылася для беларусаў у сапраўдную пагрозу. Беларусы самі прызвычаліся ставіць сваё дачыненне і прызначаць лячэнне, пры гэтым аптэчным работнікам адводзіцца ганаровая ролля дарадчыў пры выбары лекаў. Тыя парачыць, што прымаць, і падберуць ляркаства ў патрэбным цэнавым дыяпазоне.

Арсэн лекавых сродкаў, якія падыходзяць для прафілактыкі і самалячэння з высокім профілем бяспекі, пастаянна расце (менавіта таму спіс безрэцэптурных лекаў пастаянна пераглядаецца). Але ўсё роўна забяспячэнне лекамі і безрэцэптурны водпуск іх павіны знаходзіцца пад пастаянным кантролем дзяржавы — так, як гэта адбываецца ва ўсім свеце. Бо няправільнае выкарыстанне лекавых



Фота Пятра ФАМІНА.

сродкаў і іх узаемадзеянне з іншымі прапаратамі можа прывесці да сур'ёзных наступстваў для здароўя чалавека ці стаць прычынай несвоечасовага звароту па кваліфікаваную дапамогу. Аднам з вынікаў самаліччэння можа стаць сціранне клінічнай карціны захворвання, што, у сваю чаргу, цягне праблемы з правільнай дыягнастыкай і падборам эфектыўных прапаратаў для лячэння. Для прыкладу, у Вялікабрытаніі існуе вельмі сціплы пералік лекаў, якія можна купіць без рэцэпта, а прычым іх доля не перавышае 20 працэнтаў ад агульнага абароту лекаў: пераважна гэта болесуцязальныя сродкі, сродкі ад кашлю, ад алергіі, працізацкавыя сродкі і антывірусны. Той жа дыклафенак, які ў Беларусі і Расіі з'яўляецца безрэцэптурным сродкам, у Германіі, Нідэрландах, Швецыі і Вялікабрытаніі аднесены да рэцэптурных. Дарчы, ад прымянення карвалолу, які пакуль што адпужаецца без рэцэпта ў беларускіх аптэках, у Заходнім Еўропе ўвогуле адмовіліся з-за таго, што ў яго склад уваходзіць барбітурат.

Цяпер і беларусам дзвядзецца забарыць пра свабоднае набыццё вельмі многіх лекаў. Без рэцэпта з прапаратаў, якія зніжаюць артарыяльны ціск, у аптэках можна будзе набыць толькі раўнацэнны Еўропе ўвогуле адмовіліся з-за таго, што ў яго склад уваходзіць барбітурат. Цяпер і беларусам дзвядзецца забарыць пра свабоднае набыццё вельмі многіх лекаў. Без рэцэпта з прапаратаў, якія зніжаюць артарыяльны ціск, у аптэках можна будзе набыць толькі раўнацэнны Еўропе ўвогуле адмовіліся з-за таго, што ў яго склад уваходзіць барбітурат. Цяпер і беларусам дзвядзецца забарыць пра свабоднае набыццё вельмі многіх лекаў. Без рэцэпта з прапаратаў, якія зніжаюць артарыяльны ціск, у аптэках можна будзе набыць толькі раўнацэнны Еўропе ўвогуле адмовіліся з-за таго, што ў яго склад уваходзіць барбітурат.

Адным словам, намеры ў прадстаўнікоў галоўнага медыцынскага ведамства быццам бы добрыя. Але ўсё роўна застаецца шмат пытанняў да іх. Што было зроблена для таго, каб, нарэшце, зніклі ў нашых паліклініках, каб усё рэцэптурны прызначэнні можа было без праблем раздрукваць з камп'ютара, а не запэўняць бланкі рукою? Ці не дзяржава так, што замест вядомага ўрача пацыенты цяпер стануць часцей выклікаць «хуткую дапамогу»? Ці будучь самі ўрачы належным чынам выконваць свае абавязкі — запэўняць рэцэптурныя бланкі рэзультатам пачырмак, з правільным указаннем дазроўкі. А то нярэдка нават самі аптэкары не могуць разабрацца, што адпуская пакупніку. Тым больш не рэдкасць, калі замест рэцэпта ўрач выпісвае пацыенту прызначэнне на рэкламным бланку якой-небудзь фармацэўтычнай фірмы ці на звычайным лістку паперы. А што для пажылога чалавека азначае чарговы паход да ўрача? Існуе распаўсюджаны міф пра старых, якія ходзяць у паліклініку, як на працу. Аднак асабіста я ведаю шмат пажылых людзей, якіх элементарна проста цяжка дайці да паліклінікі, хоць яны і маюць права на лгьоты. Аптэка знаходзіцца да дома бліжэй, і там, хоць і за поўны кошт, але можна набыць патрэбныя лекі... Ім застаецца толькі адно: выклікаць ўрача на дом. Але ці спадбаецца такая нагрузка і без таго загружаным звыш меры медыцынскім работнікам?

Надзея НІКАЛАЕВА.

БУДЗЬ У КУРСЕ ПАПУЛЯРНЫЯ ЛЕКАВЫЯ СРОДКІ, ЯКІЯ МОЖНА БУДЗЕ НАБЫЦЬ БЕЗ РЕЦЕПТА УРАЧА:

Панкрэзацін, фестал, мезім фортэ, алмагель, гастал, белалгін, белаэстэз, дратверан, папаверын, смазмалгон, смазматон, алахол, лів-52, халагол, халензім, эсэцияле фортэ, дыклафенак, ібупрафен, індаметацін, хандрайцін сульфат (капсулы і мазь), хандразамін, хандраксід, тэрафлекс, німесулід (толькі гел), валакардзін, валасердзіл, карвалол, кардалол, настойка сардэчнай, настойка півоіні, вяляр'янка, цытрамон і іншыя.

ства аховы здароўя не палічыў патрэбным растлумачыць насельніцтву сэнс такіх непалупярных мер? Асабліва з улікам таго, што беларусы і так па колькасці наведваюць паліклініку на аднаго чалавека ў год уваходзяць у сусветныя лідыры... Няма ніякіх афіцыйных тлумачэнняў на сайце галоўнага медыцынскага ведамства. Афіцыйны каментарый у Міністэрстве аховы здароўя журналістам таксама атрымач не магчыма... А неафіцыйна строга водпуску рэцэптурных прапаратаў тлумачыць барышчы з самаліччэннем. Маўляў, дзякуючы шматлікім публікацыям і перадачам па радыё і тэлебачанні, рэкламе і інтэрнэце самаліччэнне пераўтварылася для беларусаў у сапраўдную пагрозу. Беларусы самі прызвычаліся ставіць сваё дачыненне і прызначаць лячэнне, пры гэтым аптэчным работнікам адводзіцца ганаровая ролля дарадчыў пры выбары лекаў. Тыя парачыць, што прымаць, і падберуць ляркаства ў патрэбным цэнавым дыяпазоне.

Начная аўтапрагулка з 16-гадовым вадзіцелем скончылася трагедыяй

У Мастоўскім раёне начная аўтапрагулка кампаніі з 16-гадовым вадзіцелем скончылася трагедыяй, паведамлілі БЕЛТА ў аддзеле інтэгрэ і прапагандаў УДАІ УУС Гродзенскага аблвыканкама.

Дарожна-транспартнае здарэнне адбылося ў нядзелю ноччу недалёка ад вёскі Калачы Мастоўскага раёна. Кампанія моладзі з 8 чалавек на легкавым «Опелі» накіроўвалася на дыскускаўт у суседнюю вёску. За рулём знаходзіўся дзвядцятрынасяцігадовы чалавек, які не меў права кіравання. На прамым гарызантальным участку дарогі ва ўмовах туману юны вадзіцель няправільна выбуў скорасцю. У выніку машына з'ехала ў левы коват і перакулілася. Загінуў родны брат вадзіцеля. Вінаўнік ДТЗ і яшчэ тры пасажыры шпіталізаваны.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Крыміналь, эдарэнні

НОЎТЖЫ ПАД ВЫГЛЯДАМ МАРЖАНАЙ РЫБЫ

Рэкордная партыя кантрабанднага кам'ютарнай тэхнікі затрымана на беларуска-літоўскай граніцы, паведамлілі БЕЛТА ў прэс-службе Дзяржаўнага мытнага камітэта Беларусі.

На пагранічны пункт пропуску «Беняконь» прыбыў транзітны грузавы аўтамабіль «Вольва». Вадзіцель — жыхар Гродзенскай вобласці — прадставіў супрацоўнікам Ашмянскай мытні таварасуправажальныя дакументы, у якіх было пазначана, што ў адрас адной з украінскіх фірм з Вялікабрытаніі накіроўваецца партыя свежамарожанай рыбы. Аднак мытнікі ўсумніліся ў дакладнасці звестак, пазначаных у дакументах, і накіравалі аўтамабіль на мытны агляд з прымяненнем інспекцыйна-надгляднага комплексу. Свежамарожанай рыбы ў машыне не аказалася. Пры раскрыцці грузавога адрэска аўтамабіль былі знойдзеныя палеты, на якіх знаходзілася больш як 4 тысячы штур кардонных каробак з ноўтбукамі вядомых марак Asus, Acer і Lenovo. Тавар на суму больш як Вt15 млрд затрыманы.

«ГАЗ-53» СУПРАЦЬ «МАЗА» На фота бачна: «ГАЗ», так бы мовіць, «прайграў» у сутыкненні. 2 верасня ўдзень 24-гадовай жыхар вёскі Кадзіна Магілёўскага раёна, які кіраваў «ГАЗам», на ўкраіне абласнога цэнтра выехаў на сустрэчную паласу і ўдарыўся ў «МАЗ». У выніку кіроўца «ГАЗа» з траўмамі шпіталізаваны.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

НЕВЯДОМЫЯ ХАКЕРЫ ЎЗЛАМАЛІ САЙТ ГЧ «ЖДАНОВІЧЫ»

Невядомыя хакеры ўзламалі інтэрнэт-рэсурс гандлёвага цэнтра «Ждановічы» (zhdanovich.by), паведамляе БЕЛТА.

Інтэрнэт-рэсурс быў узламаны 4 верасня ў раёне 8 гадзін раніцы. Пры наборы сайта ў браўзеры загрузаўся надліс з нікам хакера. Інтэрнэт-рэсурс размешчаны на тэхнічнай пляцоўцы хостынг-правайдара «Адкрыты кантакт». У службе тэхнічнай падтрымкі арганізацыі пацвердзілі БЕЛТА, што на сайт напаў хакер. На працягу некалькіх мінут спецыялісты хостынг-правайдара аднавілі работу сайта. Прычым упадальнікі інтэрнэт-рэсурсу так да гэтага часу і не звяртаўся да хостара па дапамогу.

У той жа дзень гэты хакер псеўдаім з'явіўся на сайце аднаго з беларускіх дзіцячых забавляльных цэнтраў. Цяпер рэсурс пачаў працаваць. Больш таго, гэты хакер (або іх група) узмаўляе ў канцы жніўня і пачатку верасня гэтага года і некаторыя зямельныя саіты. На многіх з іх да гэтага часу красуецца нік хакера. Як правіла, ён таксама пакідае паведамленні на ламаанай англійскай мове. Часам паведамляецца, што хакер з Марока. Ён смеецца над уладальнікамі сайтаў і просіць звязцца з ім па адрасе электроннай пошты ў французскай даменнай зоне. Большасць паведамленняў суправаджаецца музычнай застаўкай і рознымі малюнкамі.

МІНЧАНКА ПАВЕСІЛАСЯ Ў ПАРКУ

Мінчанка павесілася ў адным са сталічных парку, паведамліў БЕЛТА старшы памочнік пракурора Мінска па прававым забяспячэнні, інфармацыі і грамадскіх сувязях Сяргей Балашоў.

Труп жанчыны знайшлі прахожыя раінацы ў Парку імя Дружбы народаў паблізу аднаго з жылых дамоў, размешчаных на вуліцы Карастаянавай. Як устанавілі праваахоўнікі, памерлая — пенсіянерка 1950 года нараджэння. Пражывала яна адна, паводле слоў суседзяў, была скрытнай, замкнутай. Цяпер устанавіваюцца матывы, якія маглі стурхнуць яе на такі крок. У гэты ж дзень у Мінску адбыліся яшчэ два самазабойствы. У ванных пакоі сваёй кватэры павесілася жанчына 1962 года нараджэння. Паводле даных праваахоўнікаў, яна злоўжывала спіртным і раней у стане ап'янення выказвала намеры пакачыцца з сабою. Верагодна, прычынай яе ўчынку стаў сучыц сыны, які здарыўся амаль два гады таму.

Акрамя таго, з балкона 5-га паверха аднаго з жылых дамоў выкінуўся мужчына 1952 года нараджэння. Магчымы матыў сучыду — перажыванні ў сувязі з цяжкай хваробай. Пракуратура Мінска праводзіць праверку па ўсіх трох выпадках.

ХРОНІКА АПОШНЯ ПАРДЗЕЙ

ЗДЭЙСНЕНЫ ЗАМАХ НА ЭМІРА КАТАРА

Эмір Катар Хамад Бен Халіфа аль-Тані 5 верасня атрымаў раненне ў выніку замаху, што быў здзейснены ў горадзе Доха, паведамляюць арабскія СМІ.

Па дарозе да палаца, дзе эмір павінен быў сустрэцца з амбасадарам Расіі, да яго картэжу падбег невядомы, які адрыў агонь па машыне Хамада і аўтамабіль суправаджэння. У выніку здарэння загінулі як мінімум восем чалавек, эмір паранены. Хамад Бен Халіфа аль-Тані з'яўляецца адным з найбольш паслядоўных прыхільнікаў рэвалюцыі ў арабскіх краінах. Тэлеканал «Аль-Джазіра», які належыць сям'і эміра, ужо доўгі час застаецца самым папулярным у арабскім свеце. У той жа час з нападкамі на тэлеканал у розны час выступалі кіраўнікі амаль усіх арабскіх краін, а таксама ЗША, Ізраіля і Ірана.

СОСНА, УРАЧЫСТА І ХОРАША...



Успаміналі пра бацьку дзедзіца ганаровы гасць свята сын Якуба Коласа Міхась Канстанцінавіч.



Духоўна-асветніцкая экспедыцыя «Дарога да святыху» прыбыла ў Ганцавічы рэанімацыйнай машынай.



Уладзімір Столяр атрымаў памятник знаку ад Саюза пісьменнікаў Беларусі.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Усе выступленні на свяце былі на роднай мове, і нават епіскап Пінскі і Лунінецкі Стэфан добра сказаў па-беларуску, што вельмі прыемна. Вось ён, плён папярэдняга дзёна пісьменства і той працы, што ідзе ўслед за ім. Бо, як вядома, спачатку было слова. Што адметна: мова гучала з іх вуснаў вельмі натуральна, без самага азначанага акцэнта!

Да Дня беларускага пісьменства правялі цікавыя і прадстаўнічыя акрэдытаваныя ў Беларусі дэлегацыі, прыехалі майстры слова з Сербіі, Украіны, Чарнагорыі, Расіі... А колькі было гасцей з розных гарадоў Беларусі! Перон на чыгуначнай станцыі «Ганцавічы» ў гэты дзень быў перапоўнены.

Пасля афіцыйнай часткі на сцэне сьпявалі, чыталі вершы, а затым былі ўручаны ўзнагароды пераможцам Рэспубліканскага конкурсу 2010 года ў галіне літаратуры. Празаік Віктар Праўдзіян атрымаў першае месца за кнігу «Нелюбімыя гнідчы», паэт Мікола Мятліцкі — за кнігу «На беразе мамі», Алена Масла — за кнігу «Першая прыгажуня» (дзіцячая літаратура), Уладзімір Саўлін — за кнігу «Анці Прыдзіян» (публіцыстыка), Валерый Грышкавец — за кнігу перакладу «Белай вёжы свято», «Загінуўшая ад каханьня». У сферы гістарычна-краязнаўчага жанру (кніга «Паміж кубкам і вуснамі») перамог Казімір Камеіша, а Канстанцін Нілаў атрымаў ўзнагароду за цыкл песьняў «Вянок Беларусі». Былі адзначаныя і тыя, хто заняў другі і трэці месцы. Нашаму знакамита паэтка Раіса Баравікова і ганцавічанін, пісьменнік з Масквы Алесь Кажадуб атрымалі дыпломы «Саюзнае слова», якія ўручыў Намеснік старшын Дзяржаўнага Саюза дзяржаў Іван Бямбіза.

А затым увагу прысутных прыцягнула Алея пісьменства. «Беларусы могуць па праве ганарыцца нашай гісторыка-культурнай спадчынай, нашым друкаваным словам», — перакананы міністр культуры краіны Павел Меркаванне ўдзельніка

ЛАТУШКА. — І пацярдэжне таго — багатая спадчына Сымона Буднага, Францыска Скарыны, Янкі Купалы, Максіма Багдановіча, Уладзіміра Караткевіча, Васіля Быкава. «Гэта наш уклад у сусветную культуру», — сказаў кіраўнік вядомства пры адкрыцці цэнтра на развіццё ўмоў для ўзбагачэння духоўнага развіцця асобы», — сказаў Алег Праляскоўскі. Ён таксама дадаў, што ў Беларусі актыўна развіваецца кнігадрукаванне і асабліва ўвага надаецца выданню твораў класіка.

Пасля ўрачыстага адкрыцця Алея калі памятных знаку, на якіх выліты ў бронзе імёны паэтаў і пісьменнікаў з Ганцавіччыны, вучні чыталі іх вершы, адбывалася невялікая тэатрализованая дзея. Алея закончылася фантамам, ад якога не адыходзілі дзеці, моладзь і помнікам Якубу Коласа.

«Я даўно марыў пра фантан, бо ў любым горадзе ён павінен быць», — сказаў аднойчы Уладзімір Столяр. І вось у Ганцавічах ёсць свой фантан. Даволі ўдалае рашэнне. У фантане самае важнае — пластыкавае вады, а яна ёсць. Не дзіўна, што адна маладая пара, чыя дзіцяці чыталі да вады, на пытанне: «Што вам найбольш падабаецца на свяце?» адказала ў адзін голас: «Фантан!»

Калі з помнікі сапсавана белая тканіна, прысутныя ўбачылі маладога Якуба Коласа. Ён прыехаў працаваць настаўнікам у в. Люсіна 20-гадовам хлопцам. Вось у такім узросце і ўвекавечылі пэніяра маладыя скульптары з Брэста Алесь Гуршчанка і Павел Герасіменка.

У такіх святыхуных артыкулах, як правіла, трабу пісаць толькі стаючыя, але ўсё ж я хачу напамінуць, што спешка ў мастацтве не

спрыяе справе. Думаю, што творцам не хапіла часу. Фатаграфія ў метале — гэта яшчэ не твор мастацтва. Але зробленае застаецца! ...А святая ў другой палове дня толькі пачала набіраць абароты — жыхары райцэнтра селі за сталы, якімі былі застатыя цэнтральна частка горада і прылеглыя да яе вуліцы. Здавалася б, крызіс, а людзі весяліліся, раз-



Алея пісьменства ў Ганцавічах.

маўлялі, смяяліся. Быў цудоўны дзень, шмат музыкі, прыгожых людзей — святая удалася! Многае на такіх мерапрыемствах праходзіць па «наезджанай каліне» — паўтараецца ад свята да свята, але гэта не псуе агульную карціну. Вось сельскія Саветы раёна занялі цэлую вуліцу пад імпрэзаваным падворкі. Чым яны могуць адрознівацца? Народнымі строямі! Жанчыны з Хатынч танцавалі перад сваёй «брамай» ў строях з вельмі дэлікатным арнаментам, а кабеты з Люсіна апрануты інакш, хоць ва ўрачстве шмат агульнага: «Маіго на- рода знак — па белаю матуў чырвоны».

На святая прыхаля шмат народных майстроў, якія прадавалі свае творы. Саламяныя капелюшы, макраме, вырабы ганчарства, драўляныя конякі і лыжкі... Працавалі і мастакі, якія з натуры малювалі алуком партрэты. І ахвотных атрымачу сваю выяву было шмат.

Паэзія і проза, якія прадаваліся, асабліва рамякі. Людзі прыхалі з Лагойска, а гэта да- лекавата. Дамовіўся з імі на рамкі для сваіх твораў, бо цана па сённяшняму часе аказалася прымальнай — 25 тысяч метр пагонны. У крамах значна даражэй.

Такія святая абуджаюць людзей. Спытаў у пенсіянераў, якія сядзелі на адной з лавак, ці змяніў нешта Дзень пісьменства ў Ганцавічах?

— Хіба можна параўнаць Ганцавічы палмадзелі і мы, зраецца, таксама.

А 18 гадзіне я накіраваўся да чыгуначнай станцыі, а святая і не думала зашчыка. На сцэне спяваць з Хатынкі змянілі кобырніцкі...

Закончыў артыкул я хачу словамі міністра культуры Паўла Латушкі, які ён сказаў пры адкрыцці Алея пісьменства. Радкі «Мой родны кут, як ты мне мілы» павінны гучаць у сэрцы кожнага грамадзяніна, кожнага беларуса. Сапраўды, у кожнага — свой родны кут, а ўсе разам мы — краіна, наша любая Беларусь.

Сымон СІВІУНОВІЧ.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА І БЕЛТА. Г. Ганцавічы.

маўлялі, смяяліся. Быў цудоўны дзень, шмат музыкі, прыгожых людзей — святая удалася! Многае на такіх мерапрыемствах праходзіць па «наезджанай каліне» — паўтараецца ад свята да свята, але гэта не псуе агульную карціну. Вось сельскія Саветы раёна занялі цэлую вуліцу пад імпрэзаваным падворкі. Чым яны могуць адрознівацца? Народнымі строямі! Жанчыны з Хатынч танцавалі перад сваёй «брамай» ў строях з вельмі дэлікатным арнаментам, а кабеты з Люсіна апрануты інакш, хоць ва ўрачстве шмат агульнага: «Маіго на- рода знак — па белаю матуў чырвоны».

На святая прыхаля шмат народных майстроў, якія прадавалі свае творы. Саламяныя капелюшы, макраме, вырабы ганчарства, драўляныя конякі і лыжкі... Працавалі і мастакі, якія з натуры малювалі алуком партрэты. І ахвотных атрымачу сваю выяву было шмат.

Паэзія і проза, якія прадаваліся, асабліва рамякі. Людзі прыхалі з Лагойска, а гэта да- лекавата. Дамовіўся з імі на рамкі для сваіх твораў, бо цана па сённяшняму часе аказалася прымальнай — 25 тысяч метр пагонны. У крамах значна даражэй.

Такія святая абуджаюць людзей. Спытаў у пенсіянераў, якія сядзелі на адной з лавак, ці змяніў нешта Дзень пісьменства ў Ганцавічах?

— Хіба можна параўнаць Ганцавічы палмадзелі і мы, зраецца, таксама.

А 18 гадзіне я накіраваўся да чыгуначнай станцыі, а святая і не думала зашчыка. На сцэне спяваць з Хатынкі змянілі кобырніцкі...

Закончыў артыкул я хачу словамі міністра культуры Паўла Латушкі, які ён сказаў пры адкрыцці Алея пісьменства. Радкі «Мой родны кут, як ты мне мілы» павінны гучаць у сэрцы кожнага грамадзяніна, кожнага беларуса. Сапраўды, у кожнага — свой родны кут, а ўсе разам мы — краіна, наша любая Беларусь.

Сымон СІВІУНОВІЧ.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА І БЕЛТА. Г. Ганцавічы.

МЕРКАВАННЕ ўдзельніка ЯРКА І ПА-БЕЛАРУСКУ

Ці патрэбна ў такіх нялёгкіх для краіны часы праводзіць Дзень пісьменства? Вядома, так! Такую думку ў сваім нядаўнім інтэрв'ю выказаў Міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Алег Праляскоўскі. І з ім цалкам можа пагадзіцца. Бо тое свята, якое сёлет папрышло ў Ганцавічах, пакінула влікі след. І матэрыяльны, і духоўны.

Немагчыма не заўважыць, як змяніўся сам горад Ганцавічы. Яшчэ год таму ён нагадваў, хутчэй, вялікую вёску з пятнаццітысячным насельніцтвам. Сёння ж перад ва- чымі ўдзельнікамі свята паўстае акуратны, утульны, спакойны гарадок, які вельмі сустрэкае сваіх гасцей. І, здаецца, не ў апошні раз. Гэты дзень — святая ўсёй Беларусі. Ганцавічанка Наталія Скра-

быт. Гэта неадныны скарб пад назвай «сапраўднае Беларуска».

Умоўнае гэтую думку і кніжная выстава. Яе багацце і разнастайнасць пераконвае ў тым, што беларускія таленты маюць шмат ідэй і натхнення. Прыемны выдат ікра- раскай фарбы прыцягваюць сюды ня- малую частку, якія разам з крыніцай ведаў маюць атрымаць і аўтограф лямбига аўтара. Таму не дзіўна, што на святавах кніг і сродкаў ма- савай інфармацыі было так шмат люд- зяў. Бо менавіта пісьменства вяртае народ да яго духоўных выто- каў, дае магчымасць зрабіць глыток з чыстай крыніцы духоўнасці.

Увогуле, Дзень пісьменства прай- шой вельмі насычана, ярка і па-бела- руску. Ад мноства прапанаваных мерапрыемстваў проста развеша- на на часткі. Паслухаць выступленне вакальнага калектыву ці інстру- ментальна ансамбля, наведаць кра- яўскай фарбы прыцягваюць сюды ня- малую частку, якія разам з крыніцай ведаў маюць атрымаць і аўтограф лямбига аўтара. Таму не дзіўна, што на святавах кніг і сродкаў ма- савай інфармацыі было так шмат люд- зяў. Бо менавіта пісьменства вяртае народ да яго духоўных выто- каў, дае магчымасць зрабіць глыток з чыстай крыніцы духоўнасці.

гэты дзень стаў выключэннем. У сэрцы — утульнасць, у думках — узрушанасць, а ў душы — радасць за сваю Беларусь.

Як добра, што святая пісьмен- ства працягвае сваё жыццё. Неўза- баве эканамічныя праблемы аб- авязкова вырашана, а вось духоў- ная нітка, якая звязвае мінулы і будучыны нашага народа, за гэты час можа страціцца. І, хто ведае, можа, праз пару гадоў і нашы Іва- цовічы будуць сустрэцца Дзень пісьменства.

Любоў КАСПЯРОВІЧ,

студэнтка 2 курса Інстытута журналістыкі БДУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ПРАВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ

ЗАО «Выставочный центр Аквобел» Минский район проводит аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды следующих торговых площадок ЗАО Выставочный центр «Аквобел» Минский район:

| № лота | Наименование объекта аренды | Адрес объекта аренды | Арендная площадь, м.кв. | Начальная цена продажи права заключения договора аренды, бел. руб. с НДС | Размер задатка, бел. руб. |
|--------|--|--|-------------------------|--|---------------------------|
| 1. | Торговая площадка № 88 «б» для установки контейнера по ассортименту: группа хозяйственные и продовольственные товары | Минский р-н, Боровая, 5, открытая выставочная площадка с тремя проездами | 15 | 6 000 000 | 2 000 000 |
| 2. | Торговая площадка № 538 «а» для установки киоска по ассортименту: группа хозяйственные товары | Минский р-н, Боровая, 5, открытая выставочная площадка с тремя проездами | 8 | 2 000 000 | 700 000 |
| 3. | Торговая площадка № 292 «а/х» для установки киоска по ассортименту: группа хозяйственные товары | Минский р-н, Боровая, 5, открытая выставочная площадка с тремя проездами | 4 | 1 000 000 | 300 000 |

Условия проведения аукциона: Организатором аукциона и продавцом (арендодателем) является Закрытое акционерное общество «Выставочный центр «АКВАБЕЛ» Минский район, адрес: Минский район, пересечение Логойского тракта и Минской кольцевой автодороги, административное здание, комната 302.

Торги состоятся 21.09.2011 в 10.00 по адресу: Минский район, пересечение Логойского тракта и Минской кольцевой автодороги, административное здание, в холле первого этажа.

Шаг аукциона — 5% от начальной цены продажи права заключения договора аренды.

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические лица любой формы собственности, а также иностранные инвесторы (иностранные государства, объединения, международные организации, иностранные юридические и физические лица, а также граждане Республики Беларусь, имеющие постоянное место жительства за границей).

Для участия в аукционе необходимо представить следующие документы: заявление на участие в аукционе и об ознакомлении с объектом аренды; заверенную банком копию платежного поручения, подтверждающего внесение задатка в белорусских рублях; юридическими лицами — резидентами Республики Беларусь — доверенность представителя юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем); заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации;

представителями физических лиц — резидентов Республики Беларусь — нотариально заверенную доверенность;

юридическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть проведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;

юридическими и физическими лицами — нерезидентами Республики Беларусь — документ о состоятельности, выданный обслуживающим его банком или иной кредитно-финансовой организацией, с заверенным в установленном порядке переводом на белорусский (русский) язык;

представителями юридических и физических лиц — нерезидентами Республики Беларусь — легализованную в установленном порядке доверенность.

Обязательные дополнительные требования к претендентам на участие в аукционных торгах:

— Якуб Колас для жыхароў нашай вёскі не толькі славуць пісьменнік, але і Чалавек, з якім звязана мінулае гэтага краю, — сказала загадчыца мясцовага клуба Тамара ЗАНЬКО.



Якуб Колас для жыхароў нашай вёскі не толькі славуць пісьменнік, але і Чалавек, з якім звязана мінулае гэтага краю, — сказала загадчыца мясцовага клуба Тамара ЗАНЬКО.

Упята раз у Мінску напярэднядні Дня беларускага пісьменства прайшоў «Круглы стол», прысвечаны пытанням і праблемам літаратуры і кнігавыдання. Сёлет ён называўся «Беларускі акцэнт: досвед і перспектывы міжнароднага культурнага супрацоўніцтва».

Падчас жывой суразмовы ўдзельнікаў з Беларусі, Расіі, Украіны, Казахстана, Таджыкістана, Азербайджана, Літвы, Чарнагорыі, Босніі і Герцагіна прыгаварыла шмат цікавай інфармацыі, якая пацярдэжвае існаванне бра- гата культурнага абмену паміж гэтымі краі- намі. Так, у выдывецце «Літаратура і Мас- тацтва» сёлетая выйшла кніга вершаў Абая ў перакладзе Міколы Мятліцкага, пачынаўся пераклад другая з трох кніг «Купала і Колас, вы нас гадавалі», у якой змяшчаюцца нават даку- менты з расійскага архіва ФСБ. А, напры- клад, у часопісе «Наш сучасны» (Расія) і «QUEST» (Чарнагорыя) актыўна друкуецца пераклады твораў беларускіх аўтараў. Былі і цікавыя разважаны ўдзельнікаў пра літа- ратурны пераклады і лёс кнігі ў сучасным све- це наогул, пра значэнне нацыянальнай мовы ў эпоху сусветнай глабалізацыі. Вось нека- тораы найбольш цікавыя з іх.

Аляксандр КАЗІНЦАУ, пісьменнік, на- меснік галоўнага рэдактара часопіса «Наш сучасны»:

— Калі гаварыць пра беларускі акцэнт, то ў ім апошняга гадзі адчувальны акцэнт сярэднеўрапейскі, цэнтральнаўрапейскі. І мне здаецца, што гэта плёна. Вядома, я прадстаўнік рускай літаратуры і мне дара- гага кожная руская інтанацыя. Але калі ўсе будуць пісаць па-руску, у рамках рускай культуры, то не будзе прадмета для каму- нікацыі, узбагачэння, дыялогу культур. І я ра- ды, што ў Беларусі развіваецца свой уласны акцэнт і ў сацыяльным жыцці і ў культуры.

Напрыклад, апавяданне Алеся Бадака «Цёк на край дажджу», якое часопіс «Наш сучасны» друкаваў у 12-м беларускім нумары. Гэта апавяданне, якое складаецца нават не толькі са слоў, якія на першы по-

«БЫЛА Б САПРАЎДНАЯ БЯДА, КАБ НЕ ПРЫЕХАЛА «ЗВЯЗДА»

...Ашумеў, адгрымеў чарговы Дзень беларускага пісьменства — можна падвядзці вынікі. Для многіх (без сумневу) яны апы- містычныя! Прыбраўся, пахарашэў, на ўсю краіну праславіўся яшчэ адзін (і варты таго!) беларускі горад. У яго жыхароў і шмат- лічэй гасцей была цудоўная магчымасць вельмі шмат што ўба- чыць, вельмі шмат што пачуць, купіць (ці хоць бы пагартаць) цудоўныя кніжкі, сустрэцца з радней і сабрамі, сфатаграфавана, набыць на ўспаміны сувеніры, назапасіць уражанні ад музыкі і спеваў, паху свежага печыва і шашлык, яркасі фарбаў.

— Ну, як вам у нас, ці падабаецца? — кляпатліва пыталіся месцічы.

Што было адказаць? — Ну вядома ж! Цяпер, здалёк, з сумам дадамо, што хацелася б трохі большага.



Засядзіны гасцей на звязодуцкім стэндзе — Міністр культуры Павел ЛАТУШКА.

Праўдзінна бядка, каб не прыхаля «Звязда»... Карацей, шкада, што не змалгі як след разгар- нуцца... І, напэўна, не знайшлі шмат новых падліс- чкаў...

Але ж надзея на гэта ёсць, бо развіццё па руках календары, бо гучала (у тым ліку з высокіх трыбу- наў) наша беларуская мова, на якой — кожны мог упэ- ніцца: выказацца можна ўсё!

— Я шмат працавала ў выбарчых камісіях, — узга- двала Ірына Міхайлаўна Рудкоўска (з якой мы такі су- стрэліся), — помню з якой асады і псална нашы імёны Язэп, Анатоль, Яўген, Міхась... А цяпер мы ўжо пішам «Яўгеній», «Анатоль»... Ці ж гэтак лепш? І каму?... Нас «абрусілі», мы былі самай савецкай рэспублікай у Са- юзе і застасём... Знізу наша можа рабіць, але няшмат. Патрэбна, каб было рабіла дзяржава... Свята наладзіць добра, але ж яно пачалося і скончылася. Раз- маўляць па-беларуску трэба. Пачне вышэйшае началь- ства — ніжэйшае нідзе не дзенецца. Калі не ведае — пачне вучыцца... Першы беларускамоўны міністр ужо з'явіўся — міністр культуры. Добры знак! А каб яшчэ і іншыя? Гэта ж з якой мы мёртвай кропкі скрануліся... Тады і дзясцей не цржа было б пераконана, што родная мова — гэта сапраўды родная, што яно нельга не ведаць, нельга не любіць... У мяне заўсёды пыталіся, чаму я выкладаю адну мову, а размаўляю на другой... Заўсёды адказвала, што рускую і ведаю, і люблю, але маміна — гэта маміна, гэта мая, родная. Яна як панавала ў нашай хаце, так і пануе. А трэба ж, каб я ў краіне...

Не ведаю, як у іншых, у нас, звязодуцкаў, надзея на гэта з'явілася, каб я ўбачылі... торт — прыгожы, у выглядзе разгорнутай кнігі. На блюцкай правай стар- онычы яе крамуваў «Наказ сыну» (назва верша). І далей, як і належыць, у сплупок:

Не адракай ад свайго, Не прымай чужога, Май сятра, хоць бы аднаго, Бо не бывае многа. Перад нам істэствам не шапкуй, Хоць з ім і не раўняйся. Бяду чужую не смакуй, Сваёй асцерагайся! Ліставаю не давярай І не вадзіся з хлусам! Люб, шавай свой родны край, Каб звача беларусам!

Падліс пад радкамі чамусьці не было. Прышлю- ся шукаць «аўтара» — «гаспадыню», Валянціну Сця- панану Швед. Яна і сказала, што верш гэты пра- чытала ў сваёй раёццы, што ён ёй вельмі спадабаўся. І таму, у «рамках падрыхтоўкі да свята пісьменства», з'явілася іза гэтага торта. Аўтар верша пра яго нічо- га не ведае. Але ж на свята абавязкова будзе. А, значыць, прычытае. Як паставіцца? «Думаю, добра», — сказала Валянціна Сцяпанану і дадала, што аўтар «Наказа» Андрэй Мазко, намеснік старшын Лі- нунецкага райвыканкома...

Не, Палессе — край усё ж дзівосны! У гэтым можа пераканана кожны, хто туды трапілае, хто мае шчас- це пабачыць і паслухаць тамтэйшых людзей, альбо хоць пагартае кнігу «Ганцавічы», выдданую да гэта- га свята пісьменства. Аўтары яе — Віктар Гардзей і Анатоль Кляшчук. Імёны ў каментарыях патрэбны не маюць. У адрозненне ад саміх мерапрыемстваў... Пра іх заўсёды гаворылі, гавораць і будучы гаварыць — рознае. У тым ліку і не вельмі прыемнае (у гэтым выпадку — для іх у чым не вінаватых гаспадароў)...

Яшчэ і для таго, каб упільчыць нейкі памылкі і хібы, каб налета на святае пісьменства ў Глыбокім (дзе ў «Звязды» таксама многа падлісчак), мы маглі ўба- чыць іх... А яны — Ая інакш для чаго тады ехаць? Валянціна ДОУНАР.

Яшчэ адной «фішкай» газеты было аб'явіць кон-

мвы вельмі важна, каб узбагачаецца лек- сычны склад, каб ёсць магчымасць ствараць новыя цікавыя творы на роднай мове.

Алесь КАЖАДУБ, пісьменнік, галоўны рэдактар выдавецтва «Савецкі піса- тель»:

— Сёння выдаць кнігу ў Расіі можна аль- бо скарыстаўшы службовыя становішча, альбо з найшэйшымі мезаната... А кніга — гэта праца на перспектыву. Але іноводны чыно- внік, у чый уладзе падтрымаць кнігу, не зру- зумее гэтага, пакуль яму добра не патлумча- шы. Трэба працягваць рабіць тое, што ўжо рабілася цягам гадоў. Вось у вас, у Беларусі, выдалі 146 таму кнігі «Паміжчы» — у Расіі такога няма. Тут, безумоўна, без дапамогі дзяржавы не абыйдзецца. У Расіі, напрыклад, наогул, энцыклапедычную літаратуру (і не толькі энцыклапедычную) даўно адпусцілі ў свабоднае плаванне — рабіць што хоца- чы...

Аляксандр КАПЛІН, доктар філалагіч- ных навук, прафесар Харкаўскага ўнівер- сітэта:

— Беларускі фальклор — цікавы і сама- бытны. Летась на Маскоўскай міжнароднай выставе кірмашы я прэзентаваў кнігу, пе- равяданую якой упершыню выйшла з 1898 года. Гэта кніга Пятра Алкеевіча Бясо- нава «Беларускія песні з падрабязнымі тлумачэннямі і творчасці, нарысамі наро- днага абраду, звычайна і ўсяго побыту». У гэтую кнігу я спецыяльна ўключыў не ўсе беларускія песні, каб у Беларусі таксама была магчымасць выдаць чалам гэты ўні- кальны зборнік. Ён каштоўны не толькі для беларусаў, але і для ўсіх славян, таму што ў яго ўвайшло вельмі шмат абрадавых пе- сень. А абрадавыя песні захаваліся лепш за ўсё з усіх усходніх слаўных толькі ў бе- ларусаў. А імёна: на Вялікідзень, валачоб- нья, на Святога Юр'я, на Міколу, купальныя

і калядныя песні, Масленіца і іншы. Актуаль- ных гэтага выдання мае толькі гіста- рычную значнасць, але і набывае не- малую значнасць ва ўмовах глабалізацыі — пры скажэнні, сціранні і знішчэнні са- праўдных народных каштоўнасцяў. А на- род, па глыбокім перакананні Бясонава, заўжды нязменны асноваў і карэнны дзясць асноваў гісторыі.

Пералічу асноўныя пасады Бясонава, каб праілюстраваць, што ён быў не найка- драгаснай фігурай для беларускай культуры. Ён быў дырэктарам Віленскай і іншых яўрэй- ских вучэльняў, старшын Віленскай археа- графічнай камісіі, дырэктарам Віленскай рэальнай вучэльні, Віленскай класічнай гі- муназіі. Акрамя гэтага, ён меў абавязкі галоў- нага загадчыка Віленскага музея старажыт- насцяў. Ён аглядзеў галоўныя архівы беларус- кускага краю

Мясцовая ўлада

Сямён ШАПІРА, старшыня Гродзенскага аблвыканкама:

«ТРЭБА ЭКАНАМІЧНЫМІ МЕТАДАМІ СТЫМУЛЯВАЦЬ ПАВЕЛІЧЭННЕ ЭКСПАРТУ І ЗНІЖЭННЕ ІМПАРТУ»



З адпаведнымі праназовамі Сямён ШАПІРА выступіў на нядаўнім нарадзе па пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Падрэзана на гэты конт журналісты пацікавіліся на прэсканферэнцы ў Гродне.

— Зразумела, што, каб у краіне засталася больш валюты, трэба больш тавару за не межы прадаць менш купіць. Адміністрацыйныя меры ў экстрэмальных сітуацыях, безумоўна, уплываюць на працэсы ў гэтай сферы, але ў цэлым яны не маюць права на доўгае існаванне. На мой погляд, павелічэнне экспарту і зніжэнне імпарту трэба стымуляваць эканамічнымі метадамі, — лічыць старшыня аблвыканкама.

У гэтай сувязі Сямён Шапіра прапонуе увесці падатковыя льготы для прадпрыемстваў, якія павялічаюць экспарт. Каб вытворцы ведалі: прададуць, дапусцім, не на адзін мільён долараў прадукцыі, а на два — на гэты адзін дадатковы мільён зніжэння, напрыклад, падаць на прыбытак.

Трэба знікаюць прадпрыемствы і ў павелічэнні продажу валюты дзяржаве. Скажам, калі суб'ект гаспадарання прадаць яе, напрыклад, на дзесяць працэнтаў больш за абавязковы ўзровень, то на гэты дзесяць працэнтаў прымяняецца падатковая льгота. Тады прадпрыемства будзе выгада прадаць больш валюты дзяржаве. Адпаведныя варыянты стымулявання, на думку Ся-

мёна Шапіры, павінны распрацаваць міністэрстваў эканомікі і фінансаў. Другое важнае пытанне — імпарт. — Сёння часта гаворыцца, што трэба павялічваць экспарт і скарачаць імпарт. Аднак, на жаль, з цяперашняй структурай вытворчасці зрабіць гэта на многіх прадпрыемствах немагчыма. Бо для таго, каб вырабіць тавар і прадаць яго за мяжу, вельмі вялікая частка камплектацыйных купляецца па імпарту. І далёка не ўсе нашы вытворцы з-за сваёй неававаротлівасці, а можа, і нейкага асабістага інтарэсу, зацікаўлены ў беларускіх дэталях. Хоць многае з таго, што сёння набываецца за мяжой, можна і тэрма вырабіць самім, — зазначаў Сямён Шапіра.

Прапанава старшыня Гродзенскага аблвыканкама наступная: — Пры вытворчасці новага прадукту на нейкім сумесным прадпрыемстве існуючы графікі паступовага павелічэння долі беларускіх камплектацый. Напрыклад, у першы год з-за мяжы прыходзіць 80 працэнтаў камплектацыйных частак, а 20 — айчынных. На другі год гэтыя суданосны ўжо 50 на 50, а на трэці — імпарт скадае 20 працэнтаў, а беларускае — 80 працэнтаў. І калі, скажам, тое ж «50 на 50» не выконваецца, то трэба ў зарплату на гэтым прадпрыемстве заклесці падаткі, але не закладаць прыбытак. Не ўкараняеш беларускі складнік — жы-

ві без прыбытку. Будзеш плаціць падаткі, зарплату, але не развіваць прадпрыемства. Ды і як лічыць у нас беларускую камплектацыю? Дапусцім, тавар каштуе 100 мільёнаў, з чаго гэта сума складаецца? На 50 мільёнаў купілі за мяжой, імпарт. А з другой паловы, умоўна кажучы, 10 мільёнаў — зарплата, 10 мільёнаў — падаткі і 30 мільёнаў — прыбытак. Няўжо гэта і ёсць айчынная лакалізацыя ў кошыце тавару? Больш прыбытку, зарплату ў цэлу тэхнікі заклалі — спажываючы, ямка кажучы, не ў захапленні, але ідзе справаздача, што павялічылі беларускі складнік.

— Яго трэба лічыць не ў паказчыках эканамічнай дзейнасці, не ў прыбытку, падатках, а ў канкрэтных, так бы мовіць, багтах, дэталях, — перакананы Сямён Шапіра. Альбо чаму фактальна не выкарыстоўваецца такі фінансавы рэзерв, які продаж за валюту акцыяў прадпрыемстваў не толькі ініцыюецца, але і беларускім грамадзянам? Паводле некаторых ацэнак, у іх сёння маецца каля шасці-сямі мільярд долараў. Дык чаму і не ўжыць уласці свае валютныя сродкі ў эфектыўнае прадпрыемства, атрымліваючы дывідэнды? Махліва, людзі з часам і прададуць гэтыя акцыі — нармальны працэс. Аднак сёння гэтую суму, якая маецца ў насельніцтва краіны, не трэба будзе пазычыць за мяжой. І гэтыя грошы будзе не ляжаць, так бы мовіць, у слоіку, а працаваць на нашу эканоміку.

Сямён Шапіра паведаваў, што ў гэтым плане кіраўнік дзяржавы ўжо даў даражнічым і рыхтуюцца адпаведныя дакументы. Барыс ПРАКОПЧЫК.

Table with 5 columns: № лота, Наіменаванне, Адреса, Начальная цена, Задаток. It lists three lots for sale in Gomel.

Продавец: Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие» г. Гомель, ул. Федюнинского, 11а, 246015, г. Гомель. Шаг аукциона — 5% от начальной цены лота. Для участия в аукционе необходимо: 1. Оплатить задаток на расчетный счет Продавца...

К заявлению прилагаются следующие документы: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении (информационном сообщении); индивидуальный предприниматель — копия (без нотариального засвидетельствования) свидетельства о государственной регистрации; юридическим лицам — доверенность, выданная представителю юридического лица...

Дополнительная информация по телефону организатора аукциона: 8 (0232) 74 17 34, 74 89 64 и на сайте gomeblobreklama.by

ООО «Эргоном-М» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже дебиторской задолженности, принадлежащей ООО «Эргоном-М»

Table with 4 columns: Наименование дебитора, Место нахождения дебитора, Номинальная стоимость задолженности, руб., Начальная цена продажи долга, без НДС, руб., Задаток, руб.

Заявления и прилагаемые к нему документы принимаются с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, д. 2, ком. 2, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. Прием документов заканчивается 20 сентября 2011 г. в 17.00. Задаток перечисляется до 20.09.2011 года (включительно) на №3012343790010, в филиале № 6 ЗАО «ВТБ Банк», код банка 153001108, УНП 490178164. Условия продажи — без отступлений. Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены. Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление установленной формы (подробности по тел.) с приложением: копии платежного поручения о внесении суммы задатка, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — заверенная копия свидетельства о гос. регистрации; для физ. лиц — копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них. В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником, возможна продажа доли этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки. Победитель аукциона (претендент на покупку дебиторской задолженности) обязан: подписать протокол о результатах торгов, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам торгов документации, необходимой для их проведения в течение 3-х рабочих дней со дня проведения торгов; — оплатить договор купли-продажи доли не позднее 20 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; — оплатить стоимость дебиторской задолженности, в течение 30 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.

Старшыня праўлення ЗАТ «Трастбанк» Юры КАШТАНАЎ:

І НЕЗАЛЕЖНАЯ ГРАШОВАЯ АДЗІНКА, ТАМУ ЎСЕ РАЗЛІКІ ЎНУТРЫ КРАІНЫ ПАВІННЫ ІСЦІ Ў БЕЛАРУСЬСКИХ РУБЛЯХ

У сярэдзіне верасня на валютнай біржы павіна адкрыцца дадатковая сесія, таргі на якой пакажуць раўнаважны курс беларускага рубля. Пасля гэтага, як паабяцаў кіраўнік дзяржавы, валюта павіна з'явіцца і ў абменніках для насельніцтва. Якім чынам гэтыя механізмы будуць разлізаныя, а таксама колькі агучаныя на нарадзе ў Прэзідэнта захады дапамогуць стабілізаваць сітуацыю, мы спыталі ў старшыні праўлення ЗАТ «Трастбанк» Юрыя КАШТАНАЎ:

— Як адзначыў кіраўнік дзяржавы, сённяшняя сітуацыя — класічная. Усё гэта даўно ўжо напісана ў падручніках. І розныя краіны праходзілі гэта, і нават мы праходзілі гэта ў пачатку 2000-х, калі збліжались курсы і зводзілі іх у адзін. Адпаведныя мерапрыемствы і тэхналогіі тады былі, яны ўсе засталіся, іх, калі так можна сказаць, проста трэба дастаць з шафы. На курс у нас завязана вельмі шмат — эканоміка ў цэлым, пытанні эканамічнай стабільнасці і бяспекі краіны. Таму відэаочна, што кідацца ў нейкія эксперыменты, не намагаючыся цэлу беларускага рубля, — неразважліва. Гэтую чыну трэба спачатку намагацца зразумець, колькі ж гэты доллар можа каштаваць. Бо, на мой погляд, на цану актыўна на 70% уплывае псіхалогія: тыя рызыкі, чаканні, якія закладаюцца суб'ектамі эканамічнага адносінаў па тых ці іншых прычынах. Сёння існуе некалькі курсавых арыенціраў і я, напрыклад, не ведаю сапраўды адэкватную цану. Пыпыт і прапанава павіны быць празрыстымі і зразумелымі, яны павінны сутыкнуцца ў нейкім месцы і ўраўнаважыцца: нам патрэбны нейкі ўніверсальны механізм, павіна быць месца, дзе купіць і прадаваць валюты могуць сустрэцца. І механізм так званай дадатковай сесіі — абсалютна лагічны.

Адзінае, на што, безумоўна, трэба звярнуць увагу (і гэта нашы калегі з Нацбанка ведаюць і разумеюць): акрамя механізму сустрэчы прадаць валюты і пакупкіка неаучасна зрабіць яшчэ шэраг арганізацыйных і тэхнічных захадаў. Напрыклад, трэба зрабіць адпаведныя захады, каб максімальна колькасць валюты пайшла ў гэтыя месца (у дадзеным выпадку — на дадатковую сесію), каб прадаць валюты захацелася пайсці і аддаць замежную валюту ў абмен на нацыянальную. Для гэтага трэба стварыць эканамічныя умовы, каб суб'ектам эканамічных адносінаў зрабілася беларускія рублі, каб імі стала выгада з беларускімі рублямі працаваць.

— Агучаны канкрэтны час — сярэдзіна верасня. Як думаеце, чаму менавіта гэты час? — Вы ведаеце, мне цяжка меркаваць, бо ўсё ж Прэзідэнт — гэта Прэзідэнт, ён лепей ведае, якія ёсць фактары і які яны склаліся, і чаму гэта трэба рабіць менавіта ў той ці іншы час. Я магу толькі аздавацца: хутчэй за ўсё, проста прыйшоў той час, калі пра гэтыя меры трэба было сказаць. Бо існуючы аб'ектыўныя фактары, якія ляжаць у аснове любых заяў. Калі ўсё было сказана менавіта

а з другога боку не кажам Б (не заціскаем сферу ужывання замежнай валюты), то тады не будзе станаючага эфекту. Усё трэба рабіць паслядоўна, сістэмна і дакладна, па-іншаму нельга.

— Але пакуль станаючай даходнасці па дэпазітах не наіраецца: інфляцыя абганяе даходнасць па рублевых дэпазітах. Трэба і далей павышаць стаўкі па ўкладах? — Справа ў тым, што толькі падвымаць стаўку рэфінансавання і стаўкі па дэпазітах нельга. Бо гэта толькі адзін бок медалю. Варта рабіць замах манетарнага характару, які ўздзейнічае на інфляцыю. Бо калі не рабіць комплексу захадаў, калі не ўздзейнічае на інфляцыю, калі яе не стрымліваць, і не абмяжоўваць, то ніякай стаўкі не хоць. Ну добра, павысім мы стаўку па дэпазітах, але што потым нам з такімі дарагімі грашамі рабіць? Калі мы прыцягваем грошы пад 38-40%, то аддаваць іх у рэальны сектар пад 45-50%? Якое прадпрыемства адрацвае гэтыя крытэры, верне іх і яшчэ прыбытак атрымае? Гэта вельмі цяжка. Рост ставак па дэпазітах мае аб'ектыўныя межы, ён не можа быць бясончым у пагоні за інфляцыяй, бо не вытрымае рэальны сектар. Тут павінны быць праца з двух бакоў: не толькі забяспечэнне станаючай даходнасці і звязанне грашовай масы, а і абмежаванне эмсіійных прадуктаў (друкаванне грошай, якія не абумоўліваюць паслугамі і таварамі ў класічным сэнсе) і гэтак далей. Праблемы вырашаюцца толькі комплексна, ва ўсёй іх сукупнасці.

І дадам наконкрэты: банкі не могуць сабе дазволіць пры павелічэнні ставак па дэпазітах проста аўтаматычна павялічваць стаўкі па крытэрах. Рынак і рэальны сектар гэтага не ўспрымуць. І мы вымушаны памяншаць нашу даходнасць. Я ўжо не кажу пра атрыманне нейкіх звышдаходаў — пра гэта нават не ідзе гаворка. Бо банкі сёння, з аднаго боку, павінны забяспечыць станаючую даходнасць па ўкладах насельніцтва ці па дэпазітах юрыдычных асоб, а з другога боку, мы павінны даць магчымасць рэальнаму сектару справіцца з гэтай стаўкай. І зразумела, што гэта мы будзем рабіць праз памяншэнне нашай унутранай маржы, нашага даходу. І гэта не наша жаданне ці нежаданне, гэта адначасова і наша сацыяльная адказнасць, і аб'ектыўная рэальнасць: мы вымушаны ісці на сустрэчу кліенту, бо працуючы аб'ектыўныя эканамічныя законы.

— Прэзідэнт казаў пра трансфармацыю рублевых укладаў у валютныя. Якім чынам гэта можа быць рэалізавана? — Перавод рублевых укладаў у валютныя і валютных у рублевых — такія прадукты ў банках існавалі заўсёды. Але тут ёсць шэраг акалічнасцяў. Па-першае, павінен быць эканамічны сэнс як для кліента, так і для банка. Калі банк прапанава кліенту перавесці ўклад у беларускі рубль ва ўклад у валюце, то банк павінен разумець, для чаго яму гэтая

Ці варта палохацца свабодных цен?

Пра сучасныя рэаліі цэнаўтварэння і замежныя фактары ўплыву на гэты складаны працэс наш карэспандэнт гутарыць з незалежным беларускім эканамістам, членам Грамадска-кансультацыйнага савета пры Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Л. Ф. ЗАІКАМ.

— Сёння большая колькасць тавараў прадаецца па свабодных ценах. Што і кажаць, рынковы падыход. Але насельніцтва часцей за ўсё ўспрымае такія цэны з падзронасцю і варажосцю. Бо ў сьведомасці людзей свабодныя цэны — значыць высокія цэны. Наколькі гэта апраўдана ў цяперашняй сітуацыі — адпаведна цэны ў свабоднае плаванне, і куды мы прыслываем?

— Эмацыя з ростам цен адміністрацыйнымі метадамі — бесперспектыўная справа. Мы гэта ўжо праходзілі. А пераход на свабодныя цэны зусім не азначае ісклончэнне гэтых працэсаў і рызык хутка супынення, а часам цэны часткова ці цалкам вяртаюцца назад. А калі цэны былі штучна звышзаныя, то яны зніжаюцца да аптымальнага.

— Як той казаў, хутчэй бы. Толькі як гэтага можна дасягнуць? — Рэцэпты тут вядомыя. Па-першае, трэба яшчэ больш шырока адкрыць шлозы для развіцця айчынскага бізнесу, у тым ліку і ў вырабе прадуктаў харчавання. Стварэнне ўсе ўмовы для сумленнай канкурэнцыі. Чым больш вытворцаў, тым лепш для спажываўцаў. Па-другое, сёння на рост цен вялікі ўплыў аказвае неабалансаванасць курсу рубля і долара. Восі і закладаюцца асобыя падпрямальнікі, гандлярныя аж па 12—14 тысяч рублёў за доллар у наш тавараў, каб праз месяц-другі не аказаліся ў мінусе. Бізніс такім чынам страхуецца ад рызык панесці страты.

І адначасова, як нярэдка здарваецца ў няпротыя эканамічны час, некаторыя яго прадстаўнікі выдатна зарабляюць на гэтай курсовай няпэўнасці, яны літаральна купуюць і ў рубль. І столькі, што тыя (я называю іх эканамічнымі хуліганамі) не ведаюць, што з імі рабіць. У гэтым таксама адна з прычын высокіх цен.

А яна, між іншым, з кожным годам павышае цэны на газ. На некаторыя нашы тавары сутэветныя цэны растуць, на асобныя зніжаюцца. Але тут ад нас нічога не залежыць у сэнсе цэнаўтварэння. Мы можам толькі прыстаавацца да межных рынковаў, улічваючы пануючы там тэндэнцыі, павышаючы канкурэнтаздольнасць беларускіх тавараў.

— Быццам бы ў нас гэта атрымліваецца. У першым раўноддзі наш экспарт дасягнуў 20 млрд долараў ЗША. Але на ўнутраным валютным рынку гэта не адуваецца. Чаму? — Так, узровень вамя лічба значная, яна названая. Калі быць закладным, то паўгадавы экспарт склаў 20 млрд 756 млн 400 тысяч долараў ЗША. Сапраўды дасягненне. Як і вы, я вельмі рады за нашых экспартэраў. Хоць дзеля справядлівасці адзначу, што сутэветныя цэны ў большасці выпадкаў сёлета

— Аніжаючы інтэграцыйны каэфіцыент на газ, аб'яўдзены яго наядуна завяў расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін, па-спрыяе зніжэнню нашых валютных выдаткаў? — Будзем спадзявацца. Гэты каэфіцыент — свеаабслыш падарунак нам як члену Мытнага саюза. Зараз мы газ набываем па 236 долараў за тысячу кубаметраў. Дарава, скажам прама. Для параўнання, у 2010 годзе мы набывалі газ па 186 долараў за тысячу кубаметраў. За кароткі тэрмін ціна павялічылася амаль на 50 долараў. На мой погляд, на гэтую суму было б мэтазгодна знізіць кошт расійскага газу і вярнуць яго да ўзроўню 2010 года. А лепш бы 160 долараў за тысячу кубоў, мы ж саюзнікі, у рэшце рэшт.

— А на што з імпарту знізіліся цэны? — На 17% патаннелі рухавікі ўнутранага згарання. Гэта істотнае зніжэнне. На 3% — збожжавыя культуры. Гербіцыды — на 3%. Восі, бадай, і усё. На астатнія цікавыя для нас тавары цэны выраілі.

Купон для бясплатнай прыватнай аб'явы. Звезда 287 17 79. ЗАПОЊІЦЕ РАЗБОРЛІВА, ВЫРАЖЭЦЕ І ВЫШЛІЦЕ НА АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013 Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 А. Тэлефон для даваек 287 17 79.

ПРЫВАТНЫЯ АБВЕСТКІ. ПРАДАЕЦЦА: А/м «Форд Эскорт», хэтчбек, 1994 г.в., бензін, 1,4, 5,5/100 км, новая гума, добры стан, 2200 у.а. Тэл. МТС 764 42 91.

ЯБЛЫКАЎ НАРЫХТУЮЦЬ ШМАТ. Спажывецкая кааперацыя закупае ўжо больш за 54 тысячы тон яблыкаў — гэта больш, чым у леташнім перыяд.

Сяргей РАСОЛКА.

Інга МІНДАЛІВА

Упершым паўгоддзі за парушэнні працоўнага заканадаўства ў нашай краіне былі аштрафаваны 2473 службовыя асобы на суму звыш 830 млн рублёў і 1151 наймальнік на суму звыш 1,1 млрд рублёў. Да дысцыплінарнай адказнасці прыцягнуты 2213 службовыя асобы, з іх 4025 адхілены ад пасады, 99 — звольнены.

Многіх парушэнняў можна было б пазбегнуць, упэўнены **начальнік упраўлення аховы і дзяржаўнай экспертызы ўмоў працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Іван Аляксандравіч КАРЧУЦКІ:**

— Асноўныя парушэнні працоўнага заканадаўства звязаны найперш з недасведчанасцю саміх работнікаў адносна сваіх правоў. У прыватнасці, уладкоўваючыся на працу, многія не патрабуючы афармлення дагавора ў пісьмовай форме, вераць на слова абяцанням прадаўцаў, а потым скардзяцца, што ім плагіаць не столькі, колькі абяцалі, што даводзіцца выконваць не тыя функцыі, якія абавярваліся загадаць, што не той рэжым працы і г. д. Людзі могуць працаваць проста без дагавора. А гэта — на руку несумленным наймальнікам, паколькі потым выключна цяжка даказаць, што, скажам, папаўнядзя дамоўленасць была ад асуму заробку, а рэальна выплачвалася значна менш.

Многія работнікі не ведаюць сваіх абавязкаў і правілаў працоўнага распарадку. Напрыклад, захацэў звольніцца — кінуў начальніку на стол заяву і сышоў. Пра тое, што неабходна дакачацца рашэння кіраўніка, чалавек не падумаў. Наступныя могуць быць непрыемнымі — звальненне за прагул.

Такім чынам, менавіта недасведчанасць работнікаў адносна сваіх правоў і абавязкаў цягне за сабой парушэнні заканадаўства і адпаведна непажаданыя наступствы.

Што тычыцца наймальнікаў, па словах Івана Аляксандравіча, сярэд парушэнняў працоўнага заканадаўства тут найчасцей сустракаецца ўхіленне ад адказнасці шляхам утойвання самога факта наймальніка на працу канкрэтнага работніка, ухіленне ад выплаты падаткаў і г. д. Шмат нараканняў выклікае якасць працы кадрowych службаў.

— Мы неаднойчы пераконваліся, што «кадравыкі» абавязкова павінны мець корыдную адукацыю, бо часта многім з іх проста нешта кампетэнтны.

ПРАЦОЎНЫ ЛІКБЕЗ

Асноўная, на што трэба звяртаць увагу, калі вы выходзіце ўладкоўвацца на працу, — гэта на працоўны дагавор. Уважліва яго прачытайце! Калі вам яго не далі, абавязкова папрасіце, бо менавіта ў ім прапісаны галоўныя правы і абавязкі работніка (рэжым працы, памер аплаты, кампенсацыі, падставы для скарачэння і г. д.).

— Калі вы ўладкоўваецеся на працу, а з вамі не збіраюцца заключыць дагавор у пісьмовай форме, ужо адно гэта павінна насцярожыць, — папярэджвае Іван Аляксандравіч, — бо далейшым гэта можа выліцца ў праблемы. І ў выпадку любога парушэння (нявыплаты заробку, невяртання працоўнай кніжкі

і г. д.) у вас не будзе доказнай базы таго, што вы ўвогуле працавалі і на якіх умовах гэта рабілі.

У кадровай службе новаму работніку важна звярнуць увагу на запаненне яго працоўнай кніжкі. Здараліся выпадкі, калі яна заставалася незапоўненай аж да моманту звальнення. Паколькі ў заканадаўстве сказана, што з любым новым запісам у працоўнай кніжцы яго гаспадар павінен быць знаёмлены, то не саромейцеся пацікавіцца ў «кадравайка» наяўнасцю ў вашай працоўнай кніжцы адпаведнага запісу аб залічэнні ў штат.

Калі з нейкай прычыны вы вырашылі пакінуць цяперашняе месца працы, падрыхціце пісьмовую заяву з указаннем прычыны і абавязкова дакачыцеся рэакцыі на яе з боку кіраўніцтва. Не зніжце з працы да выдання адпаведнага загада і распараджэння кіраўніка, інакш прыкмуцеце быць звольненым за прагул (і гэта будзе адлюстравана ў вашай працоўнай кніжцы).

Ідэальны варыянт — спыненне дзеяння працоўнага дагавора **па ўзаемнай згодзе абодвух бакоў**. Аднак так бывае не заўсёды. Начальнік можа не падтрымаць ваша пажаненне да перамены месца працы. Калі з вамі быў заключаны **бестэрміновы дагавор**, то працэдура звальнення **па ўласным жаданні** будзе прасцейшай. Дастаткова адрацаваць месца працы ў напісанай заявы і спакойна сядзець. Больш складанасцю маюць звышча ў тым выпадку, калі у вас аформлены **тэрміновы дагавор (кантракт)**. Кантракт прадугледжвае дэтэрміновае звальненне **па ўзаемнай згодзе бакоў** альбо **па патрабаванні работніка ў выпадках, прапанаваных у артыкуле 41 Працоўнага кодэкса**, дзе апроцісны уважлівых прычын згадваецца і невыкананне наймальнікам умоў працоўнага дагавора. Калі та-кі факт меў месца (несвоечасовая выплата заробку, адлуксных і інш.), можна пры звальненні абярацца на 41-ы артыкул, аднак, каб даказаць парушэнне адпаведным органам, як мінімум трэба мець на руках сам дагавор, дзе ўсе згаданыя пункты павінны быць прапісаны.

Майце на увазе, што кантракт можа быць дэтэрмінова скасаваны і па ініцыятыве наймальніка (згодна з артыкулам 42 Працоўнага кодэкса), у прыватнасці, за прагулы.

СКАРГА — ЯШЧЭ НЕ ДОКАЗ

Калі вы хочаце праінфармаваць аб парушэнні працоўнага заканадаўства вашым наймальнікам, памятайце, што ананімная заява не з'яўляецца падставой для пазалпальных праверак. Пісьмовы зварот у дзяржорганы павінен утрымліваць ваша прозвішча, імя, імя па бацьку і асабісты подпіс. Апроч таго, трэба прадаставіць дакументы, якія б пацвярджалі факт парушэння. Калі ж такіх папер няма, неабходна пісь-

мова згода на дачу паказанняў у якасці сведкі адносна фактаў парушэння працоўнага заканадаўства.

Як пталумачы Іван Карчэўскі, шэраг спрэчных пытанняў працоўных адносін вырашае толькі суд. У прыватнасці, пытанні аднаўлення на працы пасля неправамернага звальнення, змянення даты і прычыны звальнення, несапраўднасці працоўнага дагавора і г. д. Нагадаем, што пры звароце ў суд па праектных спрэчках работнік вызваляецца ад аплаты дзяржпошліны.

НЕ РАБІЦЕ НАШАРМАКА

У карціне парушэнняў працоўнага заканадаўства за апошні час мала што змянілася, павербедзі прадастаўніў міністэрства. Хутчэй трэба казаць пра паступовае змяшчэнне колькасці парушэнняў, якіячючы таму, што ў прасе стала давацца больш каментарыяў і тлумачэнняў дзейнага заканадаўства, адпаведна інфармацыя стала больш даступнай і зразумелай для чалавека.

— Прыёмам адначасна, што наймальнікі пачалі часцей звяртаць увагу на законнасць сваіх дзеянняў, — дадаў Іван Аляксандравіч, — Сёння, калі яны ў нечым не упэўнены, то спачатку звяртаюцца да нас на кансультацыю. Больш за тое, калі раней такія заплыты ў асноўным ішлі ад арганізацыі дзяржрестара, то цяпер — у асноўным ад прыватных структур. Ніхто не хоча працаваць нашармака, усе пачынаючы прытрымлівацца прававога поля.

Такі станочны зрух абумоўлены не толькі ростам свядомасці наймальнікаў і занепакоенасцю ідмжам кампаніі, але і цалкам зразумелым пажаненнем эканомікі краіны, якія расхадваліся на штрафы. Асабліва актуальным гэта стала пасля адпаведнага дараўнення кіраўніка дзяржавы, згодна з якім штрафы цяпер накладваюцца не толькі на арганізацыю ў цэлым, але і на канкрэтных вінаватых службовых асоб.

Больш кваліфікаванымі сталі спецыялісты ўпраўленняў па працы і сацыяльнай абароне мясцовых уладу, у якіх грамадзяне і арганізацыі таксама могуць атрымаць кансультацыю па сваім пытанні.

РУБЛЁМ — ПА ПАРУШАЛЬНІКАХ ПРАЦОЎНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

За 7 месяцаў гэтага года ў выніку няшчасных здарэнняў на вытворчасці загінула 112 работнікаў, што на 17 чалавек менш, чым за аналагічны перыяд летася. Па словах Івана Аляксандравіча, прычыны, якія абумоўліваюць лятальныя наступствы, застаюцца фактычна нязменнымі на працягу апошніх гадоў. На першым месцы сумнага рэйтынгу — невыкананне кіраўнікамі і спецыялістамі, а таксама і самімі работнікамі абавязкаў па ахове працы (27%). Амаль 14% работнікаў, якія за першыя 7 месяцаў года дзяржорганы павінен утрымліваць у асабісты подпіс. Апроч таго, трэба прадаставіць дакументы, якія б пацвярджалі факт парушэння. Калі ж такіх папер няма, неабходна пісь-

маты фактар знізіўся да 6% ад усёй колькасці смертных выпадкаў.

Аналіз вытворчага траўматызму дае падставы сцвярджаць, што самая траўманебяспечная прафесія — вадзіцель транспартнага сродку. На другім месцы — падсобныя работнікі, якія займаюцца ручной працай. 19% няшчасных выпадкаў з лятальным зыходам склалі падзены з вышні.

Цяпер падрыхтаваны праект унясення змяненняў у Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях, прызначных стымуляваць работнікаў выконваць патрабаванні аховы працы. У прыватнасці, артыкул 9.19 плагучае дапоўніць пунктам, які прадугледжвае асабістую адказнасць саміх работнікаў за парушэнне правілаў і іншых нарматыўных актаў па ахове працы. Працэсій кажучы, калі сёння за адсутнасці каскі ў рабочага прыцягваецца да адказнасці службовая асоба, якая за гэтым павіна сачыць (майстар, начальнік цэха і г. д.), то з прыняццем змяненняў будзе штрафавана і наймальнік пачаў часцей звяртаць увагу на законнасць сваіх дзеянняў, — дадаў Іван Аляксандравіч, — Сёння, калі яны ў нечым не упэўнены, то спачатку звяртаюцца да нас на кансультацыю. Больш за тое, калі раней такія заплыты ў асноўным ішлі ад арганізацыі дзяржрестара, то цяпер — у асноўным ад прыватных структур. Ніхто не хоча працаваць нашармака, усе пачынаючы прытрымлівацца прававога поля.

БЯСПЕЧНЫЯ УМОВЫ ЗАМЕСТ КАМПЕНСАЦЫЙ

Прадукцыя вытворчых траўматызм і павышшае бласку на прадырмстве павінна сістэма кіравання ахавой працы. На кожным прадпрыемстве яна свая.

— Ва ўсім свеце распрадоўка такіх сістэм ідзе ў адпаведнасці са стандартамі. Мы рэкамендуем браць за аснову стандарт СТБ 18001-2009, дзе прапісаны агульныя патрабаванні. Сістэма, ядна, не панаяа ад усіх бедуа, яна вызначае абавязкі усіх звянення кіравання па забеспячэнні бласпекі на вытворчасці. У нас яшчэ шмат

арганізацый, дзе пакуль не ўкараняная такая сістэма, бо не кожны кіраўнік ці службовая асоба, адказная за ахове працы, мае пра яе належнае ўяўленне.

Увогуле, сістэму можна распрацаваць самім ці заказаць у кансалтынгавай фірме, але тут трэба памятаць, што ніводзін спецыяліст збоку не ведае да нюансаў спецыяльнай вытворчасці канкрэтнага прадпрыемства. Калі арганізацыя самастойна распрадоўвала сістэму, для таго, каб пераканацца ў яе адпаведнасці ўсім існуючым стандартам і патрабаванням, можна: запрасіць да сябе кансалтынгавую фірму, якая даасць адпаведнае заключэнне (такі варыянт, які правіла, выбіраюцца кампаніі, якія імкнуча выйсці на знешні рынак), альбо (і гэта куды прасцей) — напісаць заяву ў інспекцыю працы з просьбай правесці на прадпрыемстве праверку. У такім выпадку праверка праводзіцца без прымянення штрафных санкцый, прадугледжаных дзейным заканадаўствам. Гэта бясплатны аўдыт вашай сістэмы аховы бласпекі. Калі нешта не так — вам выддадуць падпісане на выпраўленне памылак і вы атрымаеце праграму дзеянняў на бліжэйшую перспектыву.

На дзяржурстановах сістэмы кіравання ахавой працы з большага ўжо ёсць — практычна ўсе органы дзяржкіравання распрадоўвалі такія сістэмы для сябе і сваіх ведамасных арганізацый. Не адстаюць ад іх і прыватныя кампаніі.

Найбольш актыўна ўкараняюць у сябе сістэмы кіравання ахавой працы камерцыйныя структуры Мініска. Той факт, што ў арганізацыі недзяржаўнага сектара эканомікі колькасць няшчасных выпадкаў на вытворчасці з цяжкімі наступствамі перастала расці, ужо сведчыць шмат пра што. Можна думаць, што сістэмы працуюць.

У канцы размовы Іван Аляксандравіч звярнуў увагу ўсіх кіраўнікаў на тое, што любая работа па ахове працы павінна быць скіравана на стварэнне здаровых і бласпечных

умоў вытворчасці, таму пажаненні прафасюзаў і шэрагу наймальнікаў захаваць кампенсацыі за шкоднасць умоў любой цаной насамерч не маюць пад сабой падставу.

— Калі наймальнік укладу сродкі і палепшыў умоў працы, то ён павінен атрымаць ад гэтага нейкі памятаць, што кампенсацыі за шкоднасць, вытворчасці становіцца менш шкоднай, а кампенсацыі пры гэтым усё роўна застаюцца. Наймальнік нясе двойныя страты. Гэта проста нелагічна. Сёння ўсе кампенсацыі (скарачэнна працягласць працоўнага дня, дадатковыя чарговы адпачынак, даплаты) устанавіваюцца да выніках атэстацыі. Для таго, каб зацікавіць работніка, многія наймальнікі завяшчваюць ацэнку шкоднасці ўмоў працы, што дае магчымасць устанавіць даплату, каб пераканацца ў яе адпаведнасці ўсім існуючым стандартам і патрабаванням, можна: запрасіць да сябе кансалтынгавую фірму, якая даасць адпаведнае заключэнне (такі варыянт, які правіла, выбіраюцца кампаніі, якія імкнуча выйсці на знешні рынак), альбо (і гэта куды прасцей) — напісаць заяву ў інспекцыю працы з просьбай правесці на прадпрыемстве праверку. У такім выпадку праверка праводзіцца без прымянення штрафных санкцый, прадугледжаных дзейным заканадаўствам. Гэта бясплатны аўдыт вашай сістэмы аховы бласпекі. Калі нешта не так — вам выддадуць падпісане на выпраўленне памылак і вы атрымаеце праграму дзеянняў на бліжэйшую перспектыву.

На дзяржурстановах сістэмы кіравання ахавой працы з большага ўжо ёсць — практычна ўсе органы дзяржкіравання распрадоўвалі такія сістэмы для сябе і сваіх ведамасных арганізацый. Не адстаюць ад іх і прыватныя кампаніі. Найбольш актыўна ўкараняюць у сябе сістэмы кіравання ахавой працы камерцыйныя структуры Мініска. Той факт, што ў арганізацыі недзяржаўнага сектара эканомікі колькасць няшчасных выпадкаў на вытворчасці з цяжкімі наступствамі перастала расці, ужо сведчыць шмат пра што. Можна думаць, што сістэмы працуюць.

У канцы размовы Іван Аляксандравіч звярнуў увагу ўсіх кіраўнікаў на тое, што любая работа па ахове працы павінна быць скіравана на стварэнне здаровых і бласпечных



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

МАРЫХУАНА ПРАЗ... «ЗЯЛЁНЫ КАНАЛ»

Дзевяць гадоў калоні ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыі імаёмасці — такі прыгавор суд Бераставіцкага раёна вынес двум інашчэмцам 1969 і 1980 гадоў нараджэння. Яны прызнаны віновымі ў незаконным абароце наркатычных і псіхатропных рэчываў і ў іх перамяшчэнні праз мятную міжву Беларусі, паведамляе прэс-служба УКДБ па Гродзенскай вобласці.

Адзін з наркадзільцоў, дарочы, не толькі мае вышэйшую адукацыю, але і займае кіруючую пасаду на адным з прадпрыемстваў. Яму тэрмінова спатрэбілася буйная сума грошай, і парадку ў гэтай сітуацыі даў яго беспрацоўны зямляк. Падчас турпаездкі той пазнаёміўся з жыхаром Галандыі, які прапанаваў сваю дапамогу ў забеспячэнні наркатыкамі па выгядных цэнах. Мелая на увазе марыхуана, абарот якой у гэтай краіне ў крмінальным парадку не караецца. План выпрацавалі наступны. У галандскай Бергенне набываецца максімальная колькасць «зелля», а затым робіцца бізнес на яго рэалізацыі на прасторы былога СССР. На гэта і «кльонулі» вышэйзгаданы кіруючы работнік і яго знаёмы — беспрацоўны. Да «камандзіроўкі» ў Еўропу падрыхтаваліся хутка: вызначылі, дзе будзе таянік для кантрабанды (запасное кола ў багажніку), сабралі ішо зберажэння (32 тысячы еўра, а таксама больш за тысячу долараў).

У Галандыі «прадпрыемлікі» сустрапілі з наркадзяльцом і набылі пяць кілаграмаў марыхуаны, тысячу таблетаў экстазі і кілаграм амфетаміну ў парашку. Тавар з дапамогай палітплену і скотчу ўпакавалі і схавалі ў «запасны». А па кішэнны расклалі «дробязі»: какаін у шклянцы з пад вярпаўнік, крыжы гашышу, амфетамін і таблеткі, якія утрымліваюць хлорфеніліпэразін — асабліва небяспечнае псіхатропнае рэчыва.

КПUP «Гомельоблрэклама» Філіал «Эксперт-Услуга» (арганізатар аукцыона) па паручэнню ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ» (продавец) извещает о проведении 10 октября 2011 года повторного открытого аукциона по продаже имущества в 11.00 в городе Гомеле по улице Гагарина, 20, кабинет 2-16

| № лота | Наименование имущества | Начальная цена продажи, с НДС, руб. РБ | Задаток, с НДС, руб. РБ |
|--------|--|--|-------------------------|
| 1 | Навес — сооружение неустановленного назначения, площадью застройки — 1539 кв.м., капитальное строение — Здание неустановленного назначения, наименование — здание котельной, инвентарный номер 350/С-115625, площадью 15,1 кв.м. | 87 306 240 | 8 000 000 |

Продавец: ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ», Гомельская область, г. Гомель, ул. Могилевская, 20. Имущество расположено по адресу: ул. Барыкина, 281, г. Гомель. Шаг аукциона — 5%.

Для участия в аукционе необходимо:

- Оплатить задаток на расчетный счет продавца (ОАО «ГОМЕЛЬХИМТОРГ») р/с 3012111970016 в Региональной Дирекции № 300 ОАО «БПС-Банк», МФО 153001369, УНП 4000448086 по 06 октября 2011 года включительно.
- Подать заявление организатору аукциона по установленной форме с приложением необходимых документов по адресу: ул. Гагарина, 20, каб. 2-16, г. Гомель в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 от даты опубликования настоящего извещения по 06 октября 2011 года включительно.

К участию в аукционе допускаются лица, которые своевременно подали заявления на участие в аукционе по форме, определенной организатором аукциона, внесли в установленном порядке задаток для участия в аукционе, представили другие необходимые документы и подписали соглашение о правах

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.

При подаче заявления в адрес организатора аукциона представляются: заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на расчетный счет, указанный в извещении; индивидуальный предпринимателем — копия свидетельства о государственной регистрации и его подлинник для заверения его копии организатором торгов; юридическим лицом — доверенность, выданная представителю юридического лица (кроме случаев, когда юридическое лицо представляет его руководителем), а также копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица и их подлинники. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником, объекты аукциона продаются этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%.

Подобное извещение опубликовано в газете «Звезда» от 19.05.2011г.

Дополнительная информация по контактному телефону организатора аукциона: 8 (0232) 74 89 64, 74 17 34 и на сайте gomeloblreklama.by

Падрабязнасці

Пры ўездзе ў Беларусь мужчыны свядома выбралі спрошчаную форму дэкларавання — «зялёны канал», не ведаючы, што за іх аўтаматом ужо даўно устаноўлены кантроль. Падчас паглыбленага дгляду машыны дзяткі ўспяж спрабавалі адцягнуць увагу памежнікаў ад запаного кола, але марна: таянік быў знойдзены. «Турсты» сталі адмаўляць сваё дачыненне да зланыства, пакуль у пункт пропуску «Бераставіцка» не прыбыла аперацыйная група з дыскам аўдыязапісу тэлефонных размоў наркадзяльцоў. Дарэчы, атрыманне ў гэтым выпадку рэчывых доказаў — канкрэтны вынік міжнароднага супрацоўніцтва ў барацьбе з распаўсюджваннем наркатычных сродкаў. Адпаведна дзвухбаковы і шматбаковыя дагаворы заключаны нашай краінай з усімі дзяржавамі СНД, а таксама з Ізраілем, Польшчай, Балгарыяй, Латвіяй, Літвой, Кітаем і іншымі.

Судовая калегія па крмінальных справах Гродзенскага абласнога суда пакаінула касачыяныя скаргі асуджаных без задавальнення.

НАША ДАВЕДКА.

Сёлета ў пачатку года на наркалагічным уліку ў Беларусі знаходзілася амаль 9 тысяч хворых на наркаманы, яшчэ 4,5 тысячы чалавек ужо спажываюць наркатыкі і знаходзяцца «на падыходзе» да сіндрому залежнасці ад іх. Аднак спецыялісты лічаць, што рэальная колькасць людзей, якія залежаць ад розных відаў допінгу, прыкладна ў пяць разоў большыя. Пры гэтым 95 працэнтаў пацыентаў, што стаяць на наркалагічным уліку, з'яўляюцца носьбітамі гепатыту С. Калі паловы хворых на наркаманы маюць гепатыт В, да 20 працэнтаў — ВІЧ-інфіцыраваныя.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

У ЛЕСАРУБАЎ — «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЭПЕТЫЦЫЯ»

Адкрыты чэмпіят Беларусі сярод вальшчых лесу «Лесаруб-2011» пройдзе 9-10 верасня ў спартыўным комплексе «Раўбічы». Уздзел у прафесійных спаборніцтвах возьмуць не толькі лепшыя вальшчыкі з нашай краіны, але і з шэрагу замежных.

Варта нагадаць, што чарговы, трыццаты па ліку, Сусветны чэмпіят лесарубаў пройдзе ў наступным

годзе менавіта ў Беларусі. Таму адкрыты чэмпіят, які пройдзе ў верасні ў «Раўбічах», можна лічыць своеасаблівай генеральнай рэпетыцыяй. Міністэрства лясной гаспадаркі ўжо выдзэ актыўную падрыхтоўку да правядзення маштабнага і відышчага міжнароднага мерапрыемства. Па традыцыі ўдзел у Сусветным чэмпіянаце бяручь каманды з 40-50 краін свету.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ОДО «Нива» ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по продаже активов, принадлежащих ОДО «Нива»

Организатор торгов: управляющий в деле о банкротстве директор ООО «Диспонтен» Пантелева Лилия Николаевна: г. Гомель, ул. Шилова, 2, комн. 2, тел./факс (80232) 60 51 31, моб. (8029) 621 22 36. Продавец имущества: ОДО «Нива», г. Светлогорск, ул. Заводская, 14-2. Аукцион состоится 11.10.2011 г. в 12.00 по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, д. 2, комн. 2.

| Наименование имущества (дебитора) | Место нахождения имущества (дебитора) | Номинальная стоимость имущества, руб. | Начальная цена продажи, руб. НДС, руб. | Задаток, руб. |
|---|---|---------------------------------------|--|---------------|
| Лот № 1. Полуприцеп марки МАЗ 9758, 1997 года выпуска, рег. знак 1637EA | Гомельская область, г. Светлогорск, ул. Заводская, 14 | 15 000 000 | 15 000 000 | 750 000 |
| Лот № 2. КУП «ЖКХ г. Полоцк» (дебиторская задолженность по судебным приказам) | 211400, Витебская область, г. Полоцк, ул. Войкова, 8 | 105 443 801 | 105 443 801 | 5 272 190 |

Заявления и прилагаемые к нему документы принимаются с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Гомель, ул. Шилова, д. 2, комн. 2, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. Прием документов заканчивается 07 октября 2011 г. в 17.00.

Задаток перечисляется до 07.10.2011 года (включительно) на р/с № 3012137062009 (белорусские рубли) в ОАО «Белнешэкономбанк» ЦБУ в г. Светлогорске, код банка 153001226, УНП 400389959.

Условия продажи — без условий. Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены. Для участия в аукционе необходимо подать письменное заявление установленной формы (подробности по тел.) с приложением: копии платежного поручения о внесении суммы задатка, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — заверенная копия свидетельства о гос. регистрации; для физ. лиц — копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность.

Участник торгов имеет право до начала торгов письменно отозвать свое заявление на участие в них.

В случае признания торгов несостоявшимися, в связи с подачей заявления на участие в них только одним участником, возможна продажа доли этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5%.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену покупки.

Победитель аукциона (претендент на покупку дебиторской задолженности) обязан: - подписать протокол о результатах торгов, возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам торгов документации, необходимой для их проведения, в течение 3-х рабочих дней со дня проведения торгов; - подписать договор купли-продажи доли не позднее 20 дней с даты подписания протокола о результатах аукциона; - оплатить стоимость дебиторской задолженности в течение 30 календарных дней с даты подписания договора купли-продажи.

По вопросам участия в аукционе и приобретения имущества должника обращаться по телефону: (8 029) 621 22 36 или (80232) 60 51 31.

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

Оценка оборудования и транспортных средств
Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
Независимая строительная экспертиза

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

ШТО НАША ЖЫЦЦЁ? ТЭАТР ЛЯЛЕК!

Глыбінка

6 ЛЮСТЭРКА

ЗВЯЗДА 6 верасня 2011 г.

«Добрае сэрца банка»

ДЗЯЦІНСТВА створана для таго, каб маленькі чалавек змог расці, дзіўца наваколнаму свету, а таксама хадзіць у школу. І 1 верасня — вельмі важны дзень, калі яднаюцца адчуванне ўрачыстасці і спадзявання на добрае выучбу. Ніводнае дзіця не павінна прапуськаць гэтае свята.

«Па неперадранай інфармацыі дзеці з анкалагічнага цэнтру не маюць заплечніка, каб ісці ў школу», — сказала мне ў тэлефоннай размове Святлана Бергай, супрацоўніца Беларускага. Многія з нас сумна б уздыхнулі і пайшлі займацца сваімі справамі. А ў гэтай арганізацыі вырашылі не заставацца аб'якавымі і дапамаглі анкалагічна хворым дзецям адзначыць свята ведаў. 2 верасня Беларускае ладуў дабрачыннае акцыю «Збяром дзіця ў школу!» для тых, хто знаходзіцца на лячэнні ў Дзяржаўным навукова-прак-

тэчным цэнтры дзіцячай анкалогіі і гематалогіі.

Для дзетак былі падрыхтаваны шматлікія падарункі: заплечнікі, парасоны, віншавальныя паштоўкі, сродкі асабістай гігіены, розныя слоідычы. Таксама былі ўручаны наборы для школы, спартыўныя гульні, развіццёвыя дыскі. Апагеям свята стаў вялікі пацярэны торт, які ўрачыста ўвезлі ў залу.

Бралі ўдзел у мерапрыемстве зоркі Беларускага эстрады — спевакі Пётр Елфімаў, Вікторыя Алешка, вяла праграму Тамара Лісцкая. Дзеці былі вельмі ўрадаваны.



Ты дзень прыехала цолая дэлегацыя Беларускага, і падарункі, якія прызначаны, дарылі «ад усёга сэрца».

Папулярны спявак Пётр Елфімаў расказаў пра свой удзел у акцыі «Збяром дзіця ў школу!»:

— Тут я як валанцёр, а не як артыст. Я прадстаўляю валанцёрскі рух Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Мы прыводзім маёрафон «Добрае сэрца». Я даўно гэтым займаюся і не першы раз прыязджаю ў гэты дыстансэр. Мне не

тэра прымусіць, заманьваць грацыма ці яшчэ нечым. Я займаюся дабрачыннасцю, бо лічу, што гэта патрэзна. Мне вельмі парадавала, што ў нас з'явілася падтрымка такой вялікай установы, як Беларускае. Развіццё падобнага дабрачыннага руху трэба даламагаць. З той пары, як майму дырэктару аднойчы патэлефанавалі і прапанавалі далучыцца да дабрачыннай акцыі, я ўжо не проста прымаю ўдзел, я амаль што жыву гэтым.

Ніна ШЧАРБАЧЭВІЧ.

ГУЛЯЦЬ у лялькі не сорамна ў любым узросце. Калі гэта сапраўдныя абрадавыя лялькі, як у аграгарадку Кароўчына Дрыбінскага раёна. Там ведаюць, як робяцца лялькі ад бяссонніцы і лялькі для шчасця.

АНТЫКРЫЗІСНЫ АБЯРЭГ

Пачнём з галоўнага: абрадавая лялька **Зернавушка** можа выконваць важную цыпер антыкрызісную ролю. Робіцца яна проста: невялікія палатняны мяшчак напайняцца адборным збожжам новага ўраджаю — гэта будзе цэла лялькі. Потым яно апрацаваць, прывязваюцца рукі і галава з хусткай. Зернавушка стаіць у хаце перад абразамі як сімвала сямейнага дабрабыту і сытасці. Штогод ляльку трэба абнаўляць: увесну выспяць збожжа ў поле, а ўвосень напайняць новым. Сяляне са старадаўняга часу верылі, што такая прыгожая лялька дапамагае стаць заможнымі. Можна, і нам паспрабаваць?

— Са старажытнасці галоўнай цацкай чалавека была лялька: нашы продкі надавалі ёй вялікае значэнне, — расказвае пра абрадавыя лялькі дырэктар Кароўчынскага Дома рамёстваў Ларыса ЗАКЛІКОўСКАЯ. — Лялька абавязкова рабілася сваімі рукамі, і ёй надавалі магічныя ўласцівасці. Гэта пайшло яшчэ ад паганства, але традыцыі засталіся, і бабулі ў нашых вёсках яшчэ памятаюць, як іх рабілі бацькі. Лялька была памочніцай у доме, яна дапамагала, засцерагала ад хвароб, дапамагала вырашыць нейкія складаныя праблемы, абараняла і берэгла чалавека. І таму такіх лялек называюць берэгінямі альбо абярэгамі.



Ларыса ЗАКЛІКОўСКАЯ паказвае Бяссонніцу Эклункамі зеляк для спакуанення.

Напярэдадні навамоднага Дня ўсіх захаканых яны робяць лялькі на аснове бяросты (біроза сімвалізуе жаночы пачатак).

— На бяросте трэба напісаць імя хлопца, які цікавіць: ну нібыта для таго, каб прываражыць, — тлумачыць дзятчынна стратэгію. — А воць ці дзейнічае гэта ўсюр'ез, я і не ведаю. Мне проста прыемна і цікава рабіць прыгожыя рэчы сваімі рукамі. Для дома на багацце я зрабіла Зернавушку.

— А я раблю ляльку для малых дзетак, — паказвае Карына. — Яшчэ перад нараджэннем такую мяккую ляльку клалі ў падрыхтаваную загадка калыску, каб яна сарвалася. Потым малых, калі падрастануць, з ёй гуляюць. Я лічу, каб зрабіць добрую ляльку, патрэбна добрае жаданне. І я веру, што яны — сапраўды абярэгі.

— Дзеці — асноўнае багацце заўсёды, таму што ў сялянскай сям'і гэта новая працаўнікі, — усміхаецца Ларыса. — Такая лялька абараняе ад бяды, прыносіць шчасце ў дом, дапамагае захавач дабрабыт. Ці атрымавацца? Так, вядома: жывём, працуем. Спадзяюся, што лялька дапаможа.

ЭНЕРГІЯ ДАБРЫНІ

Яркія лялькі адразу прыцягваюць погляды і выклікаюць захапленне. Першая думка: навошта такія грошы мы выдаткоўваем на кітайскую пластыку для сваіх дзя-



Карына і Наташа за паўгадзіны зрабілі прыгожыя лялькі.

РУКІ Ў ДАПОМОГУ

Ларыса ЗАКЛІКОўСКАЯ адразу паказвае ляльку, якая робіцца для гаспадыні. Яе называюць **Дзесячуркай**. Гэтая лялька зусім не падобная на шматрукага грознага індыйскага бога Шыву, яна — ва-ша добрая памочніца ў доме. Гэта, пагадзіцеся, актуальна для жанчын ва ўсе часы — ад старажытнасці да нашых дзён. Нягледзячы на сучасную бытавую тэхніку і роўнасць з мужчынамі, і цяпер часам адчуваецца востры недахоп некалькіх дадатковых пар рук, ці не так?

— Яе рабілі на Пахроў, калі ўсе работы ў полі скончаны і жанчыны могуць спакойна заняцца рукадзеллем. Дзесячурку ставілі на самае ганаровае месца ў жаночым пакоі, каб дапамагала ўсё пспяваць рабіць.

Каб лялька сапраўды была дзейнай, ёсць некалькі важных правілаў. Напрыклад, нажніцямі і іголкамі карыстацца нельга. Аснова — скрутаць з бяросты. Толькі ніткі, якія вяжучыя вузлы, і кавалкі тканіны, якія рвуцца рукамі.

Галоўнае, **выкерыстоўваюцца толькі стараы тканіны**. Найлепш — з адзення, якое знасілі. Гэта не толькі таму, што ў старыя часы добрая тканіна была каштоўным вынікам цярпай і працяглай сялянскай працы і ў ляльцы атрымлівала працяг жыцця.

— На адзенні ёсць энергетычны адбтак чалавека, які яе насіў, — тлумачыць Ларыса. — Калі маці насіла хустку і з гэтай тканіны робіць для дзіцяці ляльку, то яна перадае з ёй кавалак сябе, сваіх душы і сэрца. Сваю любоў, якая абароніць. Мы — сучасныя людзі, але мы добра ведаем, што нашы продкі мелі рацыю, і сапраўды кожная рэч мае сваю энергетыку.

ДЗЯВОЧЫЯ ГУЛЬНІ

У Дземе рамёстваў у Кароўчыне лялькамі захапіліся ўсе, ад прыбіральшчыцы да самых юных вучаніц.



у заможную і вялікую сялянскую сям'ю. Расказвалі, што толькі дарослыя людзей садзілася за сямейны стол ажно 28 чалавек, а яшчэ ж ва ўсіх было шмат дзятцей. Потым іх раскулачылі...

— Бабуля пяцярных дзятцей нарадзіла ў полі, — працягвае Ларыса цікавыя ўспаміны пра сваё жыццё. — У часе жніва пачыналіся схваткі: дзед сам прымаў роды, маці адпачывала некалькі гадзін, потым вешала на бярозку дзіця ў сваёй кашулі і... ішла далей жаць хлеб. Самі разумееце, з такім жыццём і працай без Дзесячуркі ніяк не абідзешся!

Сама Заклікоўская таксама зрабіла для свайго дома абрадавую ляльку, якая з'яўляецца сімвалам жаночай прыгажосці і пладавітасці. Вельмі прыгожая лялька, з траімі дзеткамі. Адразу жартуем: каб адразу атрымаць ілготы для шматдзятчын.

— Дзеці — асноўнае багацце заўсёды, таму што ў сялянскай сям'і гэта новая працаўнікі, — усміхаецца Ларыса. — Такая лялька абараняе ад бяды, прыносіць шчасце ў дом, дапамагае захавач дабрабыт. Ці атрымавацца? Так, вядома: жывём, працуем. Спадзяюся, што лялька дапаможа.

ВЕЧНЫЯ ЛЯЛКІ

Ёсць шмат відаў абрадавых лялек: прастора для творчасці шырокая. Так, любую маці ўраціць **лялька Бяссонніца**: у яе руках — клункі, але не простыя — з сухімі зёлкамі. Напрыклад, з мятай альбо мелісай, якія супакойваюць. Калі немаўля дрэнна спіць, то яму кладуць такую ляльку ў ложак. Што ж, нашы продкі былі разумныя людзі, варта і нам карыстацца іх вопытам.

А воць пышнагрудая **лялька Капустка**. Назва паходзіць, верагодна, ад вялікай колкасці яркіх спадніц, дарчэй, модных шматслойных выглад, з пункту гледжання сучаснай жанчыны. Аказваецца, такую ляльку давалі ў рукі юнаку, калі вырашалася, ці надшыць час яму жаніцца. Ад таго, як ён будзе яе разглядаць і чым, прабаче, цікавіцца, і рабілася пэўная выснова.

А воць **вясельная лялька**: дзве ў адной, звязаныя разам адной вялікай рукой. Такую ляльку рабіла сяброўка нявесты, абавязкова з добрым настроем, у цішы, і кожны вузельчык на такой ляльцы суправаджаў пажаданнем — шчасця, удачы, багацця, каб лёс склаўся добра і шмат дзяцей было ў хаце.

Такую вясельную ляльку вешалі на падлогу, калі везлі маладзюч з царквы ў хату — каб ніхто не пазадзірсоўці і не сурочыць, а потым яна захоўвалася дома як абярэг. Гэта ў нас падказка для маладзюч, якія цяпер актыўна адраджаюць старыя шлюбныя традыцыі і прыдумваюць новыя, каб ураціць гасцей на вяселлі. Вясельная абрадавая лялька яскраў будзе тут дарчыні!

А воць ці сапраўды лялька прынясе тое самае жаданае шчасце і абарону, гэта спрачае пытанне. Запэкаць ад таго, у што вы верыце.

— Абрадаваа лялька нібыта гаворыць нам, што мінаюць стагоддзі і мяняюцца часны, а яна заўсёды застаецца маладой, — гаворыць Ларыса Заклікоўская. — Яе проста апрацаваюць у новае адзенне, надаюць пэўную сучаснасць, але сэнс застаецца ранейшым: зрабіць з любоўю, каб радаваліся вочы і верыліся ў лепшае.

Ілона ІВАНОВА. Фота аўтара Дрыбінскі раён.



Сімвал жаночага шчасця і пладавітасці.



Дзесячурка дапамагае гаспадыні.

ЗАВЕРЭНО

Департамент па цэнным бумагам Міністэрства фінансав Рэспублікі Беларусь

В.Г. Кулаженко

26 августа 2011 г.



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций Закрытого акционерного общества «Дельта Банк» четвертого выпуска

- 1. Полное и сокращенное наименование эмитента (на белорусском и русском языках):**
На белорусском языке: полное — Закрытае акцыянернае таварыства «Дэльта Банк»; сокращенное — ЗАТ «Дэльта Банк». На русском языке: полное — Закрытое акционерное общество «Дельта Банк»; сокращенное — ЗАО «Дельта Банк».
- 2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail):**
Юридический и почтовый адреса: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95, 220036. Телефон: + 375 (17) 279-02-89. Факс: +375 (17) 207-36-31. E-mail: info@deltabank.by
- 3. Сумма зарегистрированного уставного фонда эмитента:**
Размер зарегистрированного уставного фонда ЗАО «Дельта Банк» составляет 72'200'000'000 (Семьдесят два миллиарда двести миллионов) белорусских рублей.
- 4. Наименование периодического печатного издания, в котором будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном пунктом 8 Инструкции о порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21 декабря 2010 г. № 157 «О некоторых вопросах представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации», и сроки ее публикации:**
Республиканское печатное средство массовой информации — газета «Звязда».

Владельцами облигаций могут быть только юридические лица — резиденты и нерезиденты Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Облигации продаются за денежные средства в белорусских рублях в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Продажа облигаций осуществляется по текущей стоимости на дату совершения операции и рассчитывается по формуле:

$$C = H + Дн,$$

где:
C — текущая стоимость облигации;
H — номинальная стоимость облигации;
Дн — накопленный процентный доход.
В день начала открытой продажи облигаций текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня открытой продажи, покупатель также уплачивает сумму накопленного процентного дохода, рассчитываемую по следующей формуле:

$$Дн = (H \cdot P1 \cdot T1 + H \cdot P2 \cdot T2 + \dots + H \cdot Pn \cdot Tn) / (365/366) \cdot 100,$$

где:
Дн — накопленный процентный доход;
H — номинальная стоимость облигации;
P1, P2, Pn — ставка процентного дохода, равная ставке рефинансирования НБ РБ, увеличенной на 7 (семь) процентных пунктов, действовавшей в соответствующий период начисления процентного дохода;
T1, T2, Tn — количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, и неизменным оставалось количество дней в году. При этом сумма T1 + T2 + ... + Tn должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления дохода.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления дохода, определенный в соответствии с настоящим Проспектом эмиссии, по процентной ставке, равной действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения), увеличенной на 7 (Семь) процентных пунктов.

Расчет процентного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D = (H \cdot P1 \cdot T1 + H \cdot P2 \cdot T2 + \dots + H \cdot Pn \cdot Tn) / (365/366) \cdot 100,$$

где:
D — процентный доход по процентным облигациям, выплачиваемый периодически в течение срока их обращения;

H — номинальная стоимость облигации;
P1, P2, Pn — ставка процентного дохода, равная ставке рефинансирования НБ РБ, увеличенной на 7 (семь) процентных пунктов, действовавшей в соответствующий период начисления процентного дохода;

T1, T2, Tn — количество дней соответствующей части периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, и неизменным оставалось количество дней в году. При этом сумма T1 + T2 + ... + Tn должна быть равна количеству дней в соответствующем периоде начисления дохода.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году (365 или 366 в високосном году).

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о банковских реквизитах владельцев облигаций (не представления владельцев облигаций изменений данных о банковских реквизитах), не переоформления счетов «депо» на новых владельцев в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на соответствующем счете Банка до непосредственного обращения владельцев облигаций (уполномоченных лиц). Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

При обращении владельцев облигаций представляют в Банк письменные заявления с указанием новых (изменных) банковских реквизитов, которые могут быть переданы нарочным (курьером) и (или) с использованием факсимильной связи с последующим обязательным представлением оригиналов заявлений на бумажном носителе.

Выплата причитающегося владельцам облигаций суммы производится не позднее 1 (Одного) рабочего дня после представления Депозитарию ценных бумаг Банка необходимых документов.

Облигации предоставляют владельцу право на получение процентного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Процентный доход выплачивается только за полностью истекшие периоды начисления дохода.

16. Дата начала погашения облигаций. Дата, на которую формируется реестр владельцев облигаций, и порядок погашения облигаций:
Погашение облигаций осуществляется 07 сентября 2012 г. по адресу: г. Минск, ул. Розы Люксембург, 95.

Погашение облигаций осуществляется на основании реестра владельцев облигаций.
Дата закрытия и формирования реестра владельцев облигаций ЗАО «Дельта Банк» — 2 рабочих дня до наступления срока погашения облигаций.

Эмитент осуществляет списание денежных средств со своего счета по реквизитам владельцев в дату погашения облигаций. Погашение облигаций производится денежными средствами в сумме и валюте номинала облигаций. Списание денежных средств производится по реквизитам последнего держателя, указанным в реестре владельцев облигаций ЗАО «Дельта Банк» на дату закрытия реестра.

Обязанность по погашению облигаций считается исполненной с момента списания денежных средств со счета эмитента по реквизитам владельцев облигаций.

17. Условия и порядок возврата средств инвесторам при отказе эмитента от выпуска облигаций или запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь:
В случае отказа эмитента от выпуска облигаций или запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь эмитент в срок не позднее 30 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от выпуска (о запрете выпуска) возвращает владельцам облигаций денежные средства, полученные эмитентом в счет оплаты облигаций.

18. Условия и порядок досрочного погашения облигаций:
Досрочный выкуп облигаций эмитентом не осуществляется.

19. Информация об обеспечении облигаций:
Выпуск облигаций осуществляется без обеспечения в пределах ограничений, установленных п.п. 1.8. Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 г. №277 по согласованию с Национальным банком Республики Беларусь (постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 03.08.2011 г. №318) в пределах 80 процентов нормативного капитала.

20. Другие сведения, указываемые по решению эмитента:
Операции, осуществляемые с облигациями, в соответствии с законодательством Республики Беларусь не подлежат особому контролю.

Председатель Правления А.Г. Столяров
Главный бухгалтер Е.М. Грбанова

Лицензия НБ РБ на осуществление банковской деятельности № 27 от 01.09.2007 г. УНП 807000015.

ЛЕКАР У ВАЗОНЕ

Зялёная апэка

Алоэ (або, як гавораць у народзе, — альяс) можа вырасці нават неспрактыкаваны кветкавод, бо гэтая непатрабавальная расліна практычна не патрабуе да сябе ўвагі і цалкам ляльна ставіцца да недахопу палівы і беднасці глебы. Тым, хто дагэтуль не абзавёўся альясам, настойліва раім пасадзіць яго на сваім падакноні, бо мясціста лёс гэтай расліны здольнае змяніць цэлую аптэчку з лекамі. Нездарма ў некаторых старадаўніх траўніках алоэ называюць не інакш, як «лекар у гліняным вазоне».

Пра гаючыя ўласцівасці альясу вядома даўно. Легендарны Авіцэна рэкамендаваў гэтую расліну для лячэння боляў у суставах, пры пухліках, у якасці сродку, які гоіць раны і дапамагае ператраўляць ежу.

Сучасная медыцына таксама ставіцца да альясу з вялікай увагай. Бо яго лісце — сапраўды скарбонка вітамінаў. Альяс можа пахваліцца багаццем вітаміну С (дапамагае арганізму спраўляцца з вірусамі і засцерагае ад дачаснага старэння), вітамінаў групы В (неабходныя для моцнага сну, прыгожых валасоў і пазногцяў), а таксама найчужэй вітамінаў А (надае эроку вострыню) і Е (пазбягае ад праблем з сэрцам, сасудамі і ранніх маршчынаў). Есць у складзе альясу і такія каштоўныя мікрэлемэнты, як кальцый (умцавочае зубы і косці), калій (абараняе сасуды і дапамагае сэрцу) і магній (ратуе ад настання хваляванняў і стрэсу).

Касметологі шануюць альяс за высокую колькасць алаіну — гэты элемент валодае здольнасцю нейтралізаваць шкоднае ўздзеянне сонечных прамянёў, а таксама надае скуры гладкасць і эластычнасць. Невагіта таму альяс часта ўваходзіць у склад разнастайных крэмаў, ласьёнаў і іншых сродкаў для догляду скуры.

Але галоўнае багацце алоэ — фітанцыды (або так званыя прыродныя антыбіётыкі), дзякуючы якім расліну можна выкарыстоўваць у якасці супрацьвіруснага і супрацьзапаленага сродку. Ён эфектыўны для лячэння захворванняў страўнікава-кішачнага тракту, вочных хвароб, у якасці супрацьпалёкавага сродку.

Аднак, нягледзячы на свае карысныя ўласцівасці, альяс мае некалькі супрацьпаказанняў. Пры цяжарнасці, матачных крывацёках, моцных менструальных, гемароі, запаленні ныракаў і мачавога пузыра лячэння гэтай раслінай нельга.

ПРАВИЛЫ ЗБОРУ

Лісце альясу збіраюць восенню ў перыяд з канца верасня да першай паловы лістапада. Леш зрэзаць ніжнія і сярэднія лісты, якія дасягнулі даўжыні 15—20 см, — менавіта ў такіх лістах больш за ўсё карысных рэчываў.

Галоўнае ў альясу — гэта яго сок. Для атрымання соку лісце зразаюць і ставяць зрэзам вертыкальна ўніз у якую-небудзь пасудзіну. У хатніх умовах сок можна атрымаць, адцікаючы старанна здробнае лісце.

Гаючыя ўласцівасці алоэ можна ўзмацніць пры дапамозе «біястимуляцыі», якая заключаецца ў вытрымліванні лісця расліны ў халаднаватым вільготным месцы. Для гэтага свежае лісце альясу прамыць гатаванай вадою, абсушыце, пакладзіце ў шклянкі слоік або поліэтыленавы пакет і змясціце ў халадзільнік на 12 дзён. Затым здрабніце лісце і адцісніце сок праз марлю.

РЭЦЭПТЫ З АЛІАСУ

□ Свежы сок расліны прымаюць па чайнай лыжцы 2—3 разы на дзень за 20—30 хвілін да яды пры **настраўнасці**.

□ Пры **бранхіце** сок альясу выкарыстоўваюць у сумесі са сметанковым маслам і мёдам (на 1 сталоваю лыжку соку вазьміце па 100 г масла і мёду). Прымайце па сталовай лыжцы сумесі, завіваючы шклянчай гарачага малака, 2 разы на дзень.

□ Пры **гастрыце** змяшчаюць у роўных частках сок альясу і мёд і настойваюць на працягу 3 гадзін. Прымайце па чайнай лыжцы 3 разы на дзень да яды.

□ Каб **вылечыць прастуду** і **ВРЗ**, 200 г кашкі лісця альясу старанна змяшчаюць з чайнай лыжкай паваранай солі, настойваюць у цёмным халаднаватым месцы на працягу 12 гадзін, перыядычна памешваючы. Піце па 1 сталовай лыжцы 3 разы на дзень за гадзіну да яды.

□ Пры **хранічным гайморыце** рэкамендуецца змяшчаць у роўных частках сок альясу, траву шалфей і мёд. Сумесь закапвае 3—5 разоў на дзень па 5 кропляў у кожную ноздру.

□ **Спрацыць з гіпертаніяй і спазмамі сасудаў** дапаможа сумесь са 100 г мёду, 50 г соку альясу, 100 г чырвонага вінаграднага віна. Усе кампаненты старанна змяшчаюць у эмаліраваным посудзе драўлянай лыжкай і настойваюць у цёмным халаднаватым месцы на працягу 5 сутак, перыядычна ўстрэсваючы змесціва. Захоўваюць у халадзільніку. Піце па сталовай лыжцы адзін раз на дзень за 30 хвілін да яды на працягу 10 дзён.

□ Тым, хто не можа пазбавіцца ад **вугроў, запалення на скуры, дэрматыту і экзэмы**, рэкамендуецца такі рэцэпт: лісце альясу прамыць цёплай гатаванай вадою, абсушыць, трымаць 7—8 дзён у цёмным халаднаватым месцы, затым здрабніць іх і выціснуць сок. Праціраць сокам запаленае месца раніцай і ўвечары.

□ Зняць **боль пры апёку** можна, калі змяшчаць у міксеры 100 г здробнага лісця альясу са 100 г халаднай гатаванай вады, дадаць 100 г вазеліну, чайную лыжку лімоннага соку, эню змяшчаць у міксеры, даць пастаяць у халаднаватым месцы і працэдзіць праз густое сита. Атрыманай маэзо змяшчае пашкодзімае месца.

□ Пры **радыкуліце і рэўматызме** прымайце сумесь соку альясу і чырвонага віна ў судноснах 1:2. Піце па чайнай лыжцы 3 разы на дзень да яды.

□ **Пазбавіцца ад ячменю** дапаможа такі спосаб: зрэжце ліст альясу, абмойце, адцісніце сок, разведзіце 1:10 халаднай гатаванай вадою. Рабіце прымоцкі да ячменю некалькі разоў на дзень, пакуль ячмень не знікне.

□ Каб **пакладчыць загойванне ран**, разрэжце ліст альясу, адну з паловак прыкладчыце разрэзам да раны і пераважыце.

□ Пры **галаўным боли** рэкамендуецца прымаць 1 раз на дзень па 5 кропляў соку. Курс лячэння — два тыдні.

Падрыхтавала **Вольга КУЛІНКОВІЧ**.

ШАХМАТЫ

Пад рэдакцыяй майстра спорту, Уладзіміра СЫЧОВА

ПАДУМАНЬ І РАШЫ Л. ТАМКО




Белыя: Крb1, пп. b7, с6, f6, h2

Чорныя: Кра3, Лb6, пп. a4, b2, b3 (5).

Белыя пачынаюць і выйграюць.

Г. Новікаў



Белыя: Крh5, Лс6, Ле7, пп. b5, e6, h3, h4 (7).

Чорныя: Крg8, Лf6, Лg7, пп. b6, d4, g2 (6).

Белыя пачынаюць і робяць нічыю.

ОАО «Чернавчицкий завод ЖБИ» уведомляет об уменьшении уставного фонда Общества.

Новый размер уставного фонда – 725 969 000 белорусских рублей.

УНП 200034706

Утвєрєднєм прєдстєвїтєлєм Бєлгосстраха п Фрунзєнскєм рєйєнєу г. Мїнска блєнк страховєго полїса п дєлєвєнєм страховєнї єт нечєстнєм случєєв є заблєвєннї фєрмє 2РН сєрїє БН № 0670309 счїтєтє нєдїєвїтєлєннєм.

Свой

БОЛЬШ ЧЭСЛАВА МІЛАША ПА-БЕЛАРУСКУ!

ЛЮБАЯ перакладная літаратура і філалагічна, і канцэптуальна ўзабагаца літаратуру нацыянальна. Цяпер беларусы маюць на роднай мове больш твораў слаўтага польскамоўнага пісьменніка Чэслава Мілаша, 100 годў з дня нараджэння якога сьледа адзначае свет. Напярэдадні Дня пісьменства ў Мінску ў Цэнтральнай навуковай бібліятэцы імя Яўківа Каласа НАН Беларусі адбылася прэзэнтацыя чатырохтомнага збору твораў Чэслава Мілаша на беларускай мове, які ўвайшлі яго вершы і самыя вядомыя эсэістычныя творы: «Родная Еўропа», «Даліна Ісы» і «Зямля Ульра». Таксама свет бачыла кніга «Іншага канца свету не будзе» (на дзёно мовях) — зборнік вершаў Чэслава Мілаша, якія на беларускую мову пераклалі Алякс Рэзануа, Андрэй Хадановіч, Ян Чыкавін і іншыя.

Цікава, што Беларусь спрычынілася і да сусветнага праекта, прысвечанага Чэславу Мілашу. У Беларусі, Расіі, Украіне, Англіі, Францыі і некаторых іншых краінах выйшлі аўдыёкнігі, дзе вядомыя людзі чытаюць творы нобелеўскага лаўрэата. У нас такім чалавекам стаў пэат і перакладчык Андрэй Хадановіч, які пад акампанемент гурта «Рацыянальная дыета» чытае вершы Чэслава Мілаша.

Сярод слаўтагасцў іншых краін — Жэрар Дэпардзье, Стывен Фрай, Сяргей Юрскі. Чым жа Чэслаў Мілаш так вабіць беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г. зн. на тэрыторыі земляў, якія раней уваходзілі ў склад Валікага Княства Літоўскага. Сваімі думкамі пра блізкасць Мілаша да беларусаў і чым яго кнігі каштоўныя для нас? Перадусім, Чэслаў Мілаш нарадзіўся ў 1911 годзе ў Шэтэяні, непадалёк ад Вільні, г

6 верасня

1936 год — указам Цэнтральнага Выканаўчага камітэта ССРСР устаноўлена ганаровае званне «Народны артыст ССРСР» для найбольш вядомых дзеячаў мастацтва краіны, якія асабліва вызначыліся ў справе развіцця савецкага тэатра, музыкі і кіно.

1492 год — экспедыцыя Калумба пакідае Стары Свет (порт Сан-Себастыян, Канарскія астравы) і біра курс на захад. Яго караблі плылі ў Азію, дакладней — у Індыю. Іншага кантынента, паводле старажытных і сярэднявечных уяўленняў, не магло быць у пайночным паўшар'і на захад ад Еўропы, за акіянам. Акрамя таго, у складзенай напрыкладні планаваня дамова дачка пераліч тавараў, якія Калумб спадзяваўся знайсці за акіянам.

«Зайздроснікі памруць, але зайздросіць — ніколі». Жан Батыст Паклен (Мальер) (1622—1673), французскі камедыёграф, акцёр, тэатральны дзеяч.

КАМАР

Камар — насякомае, якое кусае чалавека і спажывае яго кроў. Менавіта таму чалавек ніколі не адчуваў да яго вялікай любові. У адным з паданых расказаўца аб паходжанні мухі, камара і бліхі: «У насякомых ператвараліся агеньчыкі, якія разляталіся ад змянення удару хвостом па гарачых вугольях. Іскра ад першага удару трапіла чалавеку на вушы і стала мухам. Змяня зноў стукнула хвостом — агеньчык трапіў чалавеку на левую руку і ператварыўся ў камара. З апошняй іскры, якая трапіла чалавеку на лоб, утварылася блыха».

Нашы продкі звязвалі насякомых з іншым светам — светам продкаў. Лічылася, што яны нясучы душу памерлага на «той» свет.

Веснавыя камары ў сялян заўсёды выклікалі панучы радасці, таму што з іх з'яўленнем усталявалася доўгачаканае цёплае.

У фальклорных тэкстах камар выступае гумарыстычным ці сатырычным персанажам, надзеленым мужчынскай сімволіяй. Часта ў вясельных абрадавых песнях жаніха і нявесту параўноўваюць з камаром і мухай. Па народных уяўленнях, камар — гумарыст, добры музыка і танцор на вяселлі. Нездарма казалі: «У гэтым годзе камары джаліць балочка: злучаюць, што мала вяселля».

Па колькасці камароў прадказвалі не толькі надвор'е, але і збор урадкаў: «Камароў мала — аўса і травы не будзе»; «Шмат камароў — ідзі па ягады, шмат мошак — шмат грыбоў».

Святую Лукер'ю (дзень ушанавання — 26 мая) у народзе звалі Камарніцай, таму што ў гэты час з'яўляюся шмат камароў.

А яшчэ казалі так: «Прыйдзе Мікола — вышыпе камароў з прыполу».

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

Ірына Ханунік-Рамбальская: яркая кропка ў шэрым натоўпе!

КАЛЯ невялікай сталічнай кавярні ў шэрым натоўпе з'яўляецца яркая кропка — эфектная даўгаголая бландзінка ў сукенцы апельсінавага колеру. Мужчыны ўздоўж вуліцы звачаюць шчы, а ўсе жанчыны пачынаюць лічыць сябе маленькімі татушкамі, у тым ліку і я. Але гэтак уражанне тут жа развіваецца ад шчырай цёплай усмешкі: «Добры дзень! Гэта вы мяне чакаеце на інтэрв'ю?».

За кубкам духмянага чаю мы з Ірынай Ханунік-Рамбальскай, уладальніцай тэатра «Супермадэль» на конкурсе «Місіс Сусвет-2011», тэлеведучай, мадэллю, актрысай, журналістам, юрыстам па адукацыі і мамай па прызыванні, пагаварылі пра конкурс у Сафіі, праблемы піцёрскага моладзі і маленькую дачку Ізабелу.

— Ірына, вы ў мадэльным бізнесе з дванаццаці гадоў, за гэты час, напэўна, было шмат рознай і цікавай працы. Якая для вас найбольш значная? — Шчыра кажучы, сама не звязала б жыццё з гэтай сферай, таму што была вельмі сарамлівай. Зараз разумею, што заняты ў мадэльным бізнесе дапамагаюць дзяўчынкам пераадолець комплексы, і адмаўляцца ад гэтай магчымасці — вялікая памылка. На шчасце, у мяне атрымалася іншак. Да маіх бацькоў проста падышлі на вуліцы з просьбай: «Прыведзіце да нас сваю дзяўчынку для ўдзелу ў паказах!».

Пачыналася ўсё з дэманстрацыі прычосак. Гэта было не дэфіле па подыуме, а маштабная пастаноўка, для якой неабходны харэаграфія і акцёрскае майстэрства. Шмат у чым менавіта гэтая школа дапамагла мне, калі я пачала шукаць сябе ў класічным мадэльным бізнесе. Напэўна, самае прыемнае і важнае для мяне як мадэлі — быць тварам брэнда. Бо ў тым, што людзі выбіраюць менавіта цябе з тысячы, велізарны фактар даверу. Супрацоўнічала з замежнікамі, італьянскімі кампаніямі, але была шчыра рада працы з «Мілавіцай», «Керамінам», «Элеміа», казіно «Шангрэй» — як мне здаецца, нам удалося зрабіць прыгожую і якасную ачынную рэкламу.

Была б шчасліва прыняць удзел у паказах Victoria Secret. Ну, гэта, напэўна, самая распаўсюджаная марка кожнай мадэлі (смяецца). — Ці часта з'яўляецеся складанымі сітуацыі ў гэтым працэсе? — Давіжы ўсё час адбываюцца! Даводзілася здымацца з тэмпературай за трыццаць дзесяць, фатарафавацца з доўжэйшым сур'ёзнага выданна з апухлымі з-за алергіі вуснамі, пазіраваць у мокрай пясоўніцы ўвочнем, ствараючы вобраз «багіні» на пляжы — усё гэта здаралася! Уменне не панікаваць, трымаць твар і з добрай усмешкай выходзіць з любой сітуацыі — важная частка працы мадэлі.

— Што яшчэ неабходна для таго, каб самарэалізавацца ў мадэльным бізнесе? Дайце параду дзяўчынам, якія марыць звязаць сваё жыццё з подыумам. — Калі гаварыць выключна пра знешнасць, то я за натуральнасць! Славажнікі дзяўчыты вельмі часта не шануюць свае прыродныя даныя, якія ў Еўропе, дарэчы, на вагу золата. Пафарбаваць валасы, наразіць пазногці і вейкі, не выходзіць з салерыя, мучыць сябе дэтамі, даходзячы да нервовага зрыўу — зусім не формула паспяховага Галоўнае — харызма, унутраны пачуццёвы энергетык. Такія рэчы нельга развіць: або яны ёсць, або іх няма.

— У сваім інтэрв'ю вы некалькі разоў тое, што не гатовы ўдзельнічаць у конкурсах рэзнастайных «Місіс», мабыць, з тых

часоў штосці змянілася? — Я наогул ніколі не ўдзельнічала ў конкурсах прыгажосці. Мне заўсёды здавалася, сапартнічаць з кімсьці, спрабуючы даказаць, што ты лепшая — няспіла. Так што «Місіс Сусвет» — мой першы конкурс. Прапанава паехаць на яго паступіла нечакана, і, вядома, я сама не стала б падаваць заяўку на ўдзел сёлета. Мне здавалася, для таго, каб прэтэндаваць на падобны тытул, трэба дамагчыся ў жыцці чагосьці глабальнага, мець шматдзетную сям'ю, сур'ёзна займацца дабрачыннасцю... Па факце упор рабіўся на іншыя рэчы, і сёння я іншак падыходзіла б да падрыхтоўкі з арганізацыйнага пункту гледжання: узяла б з сабой групу падтрымкі... І больш вярчэнні ўзроўня (усміхаецца)! Я бы там ні было, я зрабіла ўсё магчымае, і мне не сорамна за тое, як я прадставіла нашу краіну ў Балгарыі.

— Як праходзіў конкурс у Сафіі? — Першапачаткова ўсё ўдзельніцы з'явіліся перад журы ў аднолькавых сукенках простага крою для таго, каб зраўнаваць шанцы і зрабіць аднакравым максімальна аб'ектыўнай. Пасля — дэфіле ў вярчэнні сукенках і купальніках. Акрамя таго, быў вечар нацыянальных касцюмаў. За рамкамі конкурсу нас была распрацавана культурная і забавульная праграма: мы пазнаеміліся з гістарычнымі слаўнасцямі Сафіі, пагутарылі з мэрам горада, што асабліва важна, прынялі ўдзел у дабрачынных акцыях.

— Якія зносіны мелі паміж сабой дваццаць шэсць прэтэндэнт на тытул «Місіс Сусвет»? — У нас склаліся цёплыя адносіны. Калі конкурс скончыўся, доўга не маглі растацца і абмяняліся кантактамі, каб не страціць сувязь. Больш за ўсё пасправаваў з удзельніцай з Украіны, увесь час былі разам і неаднойчы чулі, што мы вельмі падобныя вонкава і па манеры паводзін. Узрэла дамініканка! Усё ж кліматычныя ўмовы ўплываюць на пазітыўны склад характару — незвычайна жыццерадасная і прыязная дзяўчынка! Не можа не захапіць канкурсантка з Новай Зеландыі, якая прыхыла ў Сафію на пятым месяцы цяжарнасці, пры гэтым маючы дзевяць дзетак.

— А што можа сказаць пра пераможцу? — Венесуэла — краіна нафты і прыгожых жанчын. Іх удзельніца — каралева па прызыванні. Яна была накіравана на перамогу і насамрэч заслужыла яе! Віншаванні ў яе адрас былі самымі шчырымі!

— Што дае тытул «Супермадэль»? Ці змяніцца ваша жыццё? — Я думаю, кардынальна нічога не зменіцца. Я і раней хацела дапамагаць людзям, займаюцца дабрачыннасцю. Буду працягваць гэта рабіць. Перамога такога кшталту дае штуршок да большай колькасці цікавай працы, што не можа не цешыць. Зараз ужо падступіла прапанава стаць тварам вялікай касметычнай кампаніі ў Балгарыі. Але самае галоўнае для мяне — гэта вопыт, які я атрымала. Напрыклад, чаго варта падрыхтоўка дакладна на тэму гвалту ў сям'і — трэба было падняць велізарны сацыяльны пласт, успомніць юрыдычную адукацыю! Але ў выніку атрымалася данесці свой пункт гледжання і даць практычныя парады, якія, спадзяюся, дапамогуць тым, хто ў іх мае патрэбу!

— Ірына, вы асоба, якая раскрывае сябе з самых розных бакоў. У якой сферы вам найбольш камфортна? — Мне насамрэч усё цікава! У душы я заўсёды тэлевізійнік, не магу спакойна глядзець тэлепраграмы, таму што ўсё пачынаю разбіраць на дэталі і думаць, як можна было б зрабіць лепш! Абстрагавана ад наваколлага свету і знаёсіцца гармонію мне дапамагае жыццё, заняты на якім я стараюся не прапускаць. Хачу весці сваю калонку ў часопісе, дзе буду пісаць пра тры дзённыя дэталі, здавалася б, дробязі, з якімі я сутыкаюся. Восемнаццаць год была ўдзельніца ў Піцеры маладую дзяўчыну ў вярчэнні сукенцы і зачыраваных калготках. У Кіеве збегла з экскурсійнай праграмы, каб знайсці маленькі, відэаочна аматарскі тэатр, дзе паглядзець зусім нязвыклую і вельмі цікавую для мяне пастаноўку «Мёртвых душ» Гоголя...

— А маленькая дачка Ізабела паспявае бачыць сваю такую творчую маму? — Я не толькі творчая, але і актыўная мама! Замест таго, каб «завісаць» ў сацыяльных сетках ці перад тэлевізарам, мы з Ізабелай разам гуляем па парку, ходзім у дзіцячыя забавульныя цэнтры, на курсы па англійскай мове і заняткі танцамі. Бывае, што віруе яе з сабой на працу, але імкнуся не ўваджаць у працэс. Не трэба даваць у дзіцяці самалюбаўне і з дзіцяства надзяваць карону на галаву. Лічу сваю дачку асабліва сям'яроўкай, таму ніколі не буду прыгнятаць, але дапамагу ў пачыненнях і заўсёды буду побач!

— Паліна КУЗЬМІЦКАЯ.

СЕННЯ

Table with weather forecasts for various cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гродна, Брэст. Columns: Сонца, Усход, Заход, Даўжыня дня.

Месяц Першая квадра 4 верасня. Месяц у сузор'і Казярога.

Імяніны Пр. Арсенія, Георгія, Пятра. К. Беаты, Яўгенія, Захара, Германа, Магнуса, Міхала, Яўгена.



Weather forecast map for tomorrow (НАДВОР'Е на заўтра) and a week ahead (у суседзі) for various cities.

Уважэнне! — няма прыкладных урушэнняў — неवलкія геамагнітныя урушэнні — слабая геамагнітная бура

Уважэнне! Пшыгадовы Вава Сідараў цэлы дзень прахадзіў галодны, таму што яго бабуля не ведала, як адчыніць шклопакет, каб паклікаць унука абедца.

СКАНВОРД

Scrabble puzzle grid with clues in Belarusian. Includes a small photo of a bridge.

Крымінал

ПАЎНОЧНЫ ХУЛІГАН У Горках распачата крымінальная справа: 21-гадовы студэнт сельскагаспадарчай акадэміі абвінавачваецца ў хуліганстве.

А 12 гадзіне ночы нецвярзых малады чалавек пашкодзіў дэсяткаў аўтамабіль, які быў прыпаркаваны каля аднаго з дамоў на праспекце Інтэрнацыянальным. Адно машыны ён падрапаў ключом, на іншых пакнуў адбіткі ад удараў нагамі. Да таго ж ён накінуўся і на выпадковага мініка: папарыў і яго закурчыць, але не паспеў той дастаць цыгарэту, як атрымаў удар па твары. Невядома, што так разлавава студэнта, але яго паўночны ваяж можа абвясціць дарога: за падобныя дзеянні, паводле дзейнага заканадаўства, пакаранне можа быць аж да 3-х гадоў пазбаўлення волі.

Алена КАЗЛОВА.

І ПЛОТ, І СЕЙФ, І БАНЕР

7 метраў плота з боку вуліцы ад прыватнага дома выкраў невядомы ў вёсцы Верхняя Обла Жлобінскага раёна. 70-гадовая гаспадыня ноччу не пачула, што разбіраюць яе агароджу. У Чыгуначным раёне Гомяля крымінальная справа заведзена па факце выкрадання рэкламнага банера з лагатыпам вядомай кампаніі. А вось у Мазырскай раёне шукаюць зламчыка, які праз незачыненае акно залез у прыватны дом, адкуль выцягнуў металічны сейф. Між тым, у ім знаходзіліся дзве паліўнічныя стрэльбы, буйная сума грошай, залатыя вырабы і дакументы. Злодзей заўважыў і незамкнёны гараж, адкуль «пазычыў» пневматычную стрэльбу.

МЯСА СЯРОД АДХОДАў

пасправаў вывезці з тэрыторыі Гомяльскага мясакамбіната кіроўца гэтага падпрыёмства. 58-гадовага грамадзяніна на аўтамабілі «ГАЗ-53» без адпаведных дакументаў затрымалі разам з прадукцыяй на суму каля 87 млі. Прыкладна на такую ж суму абрававаў ААТ «Рыбгас «Трэмія», што ў Петрыкаўскім раёне, інвалід 2-ой групы з Калінянчыца. З сажалі ноччу сеткай ён нелегальна вылавіў 100 кг карпа.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Справы сямейныя



прыдумалі вобраз раз як непасрэдна для каласка і іх маленькіх «пасажыраў», так і для ўсёй сям'і, запісалі адпаведную легенду ў даславі ў аргкітэт фота-заўяку на ўдзел. На працягу тыдня інтэрнэт-карыстальнікі галасавалі за найбольш удадзаны ўдзельніку, а ўжо 4 верасня абдылося падвядзенне вынікаў і раздача славоў ды іншых мяккіх цацак, а таксама больш важкіх прызю пераможцам.

Уладальніца Гран-пры, якая прызналася старэйшай журы дызайнер Наташа Поткіна, выбіраў «з цяжкасцямі і баталіямі», з мінімальнай перавагай галасавалі за «Проста ўсё ўдзельнікі вельмі яркія і розныя, з непатворнымі вобразамі, і для мяне 17 сям'яў — гэта было не ўсяго толькі, а вялікая колькасць! Як дызайнер, асабіста я ацэньвала ў першую чаргу арыгінальнасць ідэй і арыгінальнасць, а як маці дзвюх дзяцей, улічвала функцыянальнасць, каб дзіця ўнутры «мадэрнізаванай» каласкі адчувала сябе бяспечна і камфортна. І безумоўна, пасля знаёмства з конкурснамі работамі ў мяне самай з'явілася некалькі новых ідэй. Паколькі я таксама ўважожу ў журы фестывалю авангардны моды «Мамант», то, магчыма, бацькам-пераможцам наступнага фестывалю дзіцячых каласкаў я прапаную паўдзельнічаць у «Маманце» з тым, каб іх крэатыў развіваўся далей».

...Пакуль журы рыхталася абвясціць і ўзнагародзіць пераможцаў, усхваляваныя ўдзельнікі выстраілі ў холі забавульняга цэнтры ўсё транспартныя сродкі, пазіруючы на сваіх каласкаў і разглядаючы канкурэнтаў. І калі бацькі 10-месячнага Сцяпана, капітана пірацкай шхуны «Чарчэя», ўведлі, што менавіта ім па выніках галасавання дастаўся прыз глядацкіх сімпатый, то для астатніх сям'яў інтрыга яшчэ захоўвалася. Хіба толькі наймалядзейшых з удзельнікаў хвалявалі не будучыя ўзнагароды, а простыя жыццёвыя патрэбы — камусці хацелася піць, хтосьці засынаў на руках у маці; «тыграня», 1,2-гадовай Міша Кузнячоў намагаўся сцягнуць свой спляткіны касцюмчык, а «японскі імператар», 9-месячны Глеб Мазок, у якога рэзаліся зубкі, ніяк не згаджаўся пасядзець адзін унутры сваёй каласкі-паланкіна... Толькі хуткасна цырымонія ўзнагароджання і атрыманне ад арганізатараў вясельных яркіх шарыкаў ды цацак крыху прымірыла немаўлят з парушэннем звыклага для кожнага графіку. Прызы і падарункі, дарэчы, былі ўручаны абсалютна ўсім удзельнікам. А

што і самім стала цікава паглядзець на вынік. Але перамагчы — мы аб гэтым нават не марылі: вельмі ўжо моцна ўсё ўдзельнікі. І тым не менш, перамога гэта вельмі прыемная, асабліва таму, што 4 верасня — дзень нараджэння нашай сям'і!».

Сям'ям — удзельнікам Першага Беларускага фестывалю каласкаў — на памяць засталіся карысныя і прыемныя падарункі, а таксама яскравыя ўражанні. Усім астатнім, хто не паспеў паўдзельнічаць або ўвогуле нічога не ведаў пра фэст, арганізатары папрасілі перадаць, што фестываль мае стаць традыцыйным. Налета, як плануецца, ён будзе прымеркаваны да Дня абароны дзяцей і пройдзе ў сталіцы на адкрытай пляцоўцы — напрыклад, у дзіцячым парку імя Горкага.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК. Фота аўтара і з сайта арганізатараў Povid.tut.by

Ад п'янага гаспадара загарэўся балкон 3-за пажару на балконе аднапакёвай кватэры на першым паверсе дзевяціпавярховага цаглянага жыллага дома па вуліцы Першамайскай у Оршы было эвакуавана 12 чалавек. Паведамленне пра здарэнне паступіла да выратавальнікаў-пажарных пасля 21 гадзіны. На месцы тэа ўбачылі ўжо адкрытае гарэнне на балконе. З вышэйразмешчаных паверхав давалася выводзіць людзей. Прычынай пажару стала неасцярожнасць гаспадара кватэры пры курэнні ў нецвярзым стане.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. РЭГІСТРАЦЫЯНЫ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТАРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Аджаснацца за змест рэкламы нясучы рэкламадаўцы. ГАЗЕТА адрасаваная ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку», ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.380. Індэкс 63850. Зак. № 4288. Нумар падпісаны ў 19.30. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 верасня 2011 года.